

У нумары:  
Да 100-годдзя з дня  
нараджэння Ул. І.  
Лачіна • Пашыта на  
„Крупскай“ • Дзяў-  
чынка з горада Ле-  
ніна • На Палескай  
ферме • Апошняя  
песня Лівіі • Вершы  
• „Палонная“—уры-  
вак з рамана Ань  
Дук



**рабочница  
і сялянка** 12 1969

# З НОВЫМ ГОДАМ!

ШЧАСЦЯ І РАДАСЦІ ВАМ, СЯБРЫ!

Вялікім, змястоўным жыццём быў на поўнены кожны дзень 1969 года. Краіна наша ўпіша ў летапіс сваіх дасягненняў новая будоўлі вялікіх прадпрыемстваў, электрастанцыі, новыя перамогі ў касмічных прасторах. Не праміне ўспомніць і пра такую падзею, як з'езд калгаснікаў. Ён прадэманстраваў сілу і моц калгаснага ладу, шлях да якога паказаў працоўнаму сялянству вялікі Ленін. Мільёны працаўнікоў калгаснай вёскі выконваюць ленінскія запаветы.

Падводзячы вынікі адыходзячага года, мы заглядываем і ў будучыню. Новы год, які стаіць на парозе,— год незвычайні: усё прагрэсіўнае чалавецтва планеты будзе адзначаць 100-годдзе з дня нараджэння вялікага Леніна. Мы ганарымся тым, што ў нашай краіне нарадзіўся геніяльны чалавек, які здолеў указаць шляхі лепшай долі ўсім працоўным на зямлі. Няма такога куточка на планете, дзе б не ведалі Ільіча, дзе б не вывучалі яго творы. Нават нашы праціўнікі, злайшыя ворагі сацыялізма, здзіўляюцца сіле ўздзеяння ленінскіх ідэй, якія ўсё шырэй разліваюцца па зямным шары і знаходзяць усё больш прыхільнікаў.

Савецкія людзі вызначаюць далейшыя планы. А планы гэтая шырокія і вялікія: зрабіць яшчэ больш магутнай нашу сацыялістычную дзяржаву, узвесці новыя гмахі індустрыі, пабудаваць безліч новых кватэр, хоць іх і так будзеца ў нашай краіне больш, чым у любой з капіталістычных краін свету. Тут мімаволі прыходзіць на памяць гутарка з гасцямі з Даніі, якія нідаўна пабывалі ў нас у рэдакцыі. Нашы гості доўга ездзілі па Мінску і пасля гэтага сказаў, што ім вельмі спадабаўся наш горад, яго пла-

ніроўка. Але больш за ўсё іх здзівіла тое, што нідзе не знайшлі яны кварталаў для бедных. Усе дамы ўзводзяцца дабротныя, з усімі выгодамі для кожнага сямейства. Людзям капіталістычнага свету і сапраўды нялёгка зразумець, якім чынам ліквідаваны ў нас галечка, беспрацоўе, дасягнута раўнапраўнасць усіх грамадзян.

Вельмі ўсхвалявала датчан і знаёмства з нашай сістэмай навучання. На іх раёне толькі адзін-два працэнты дзяцей рабочых могуць з вялікай цяжкасцю паступіць у вышэйшую навучальную юстанову, прычым ніхто з іх не ўпэўнены, што здолеет скончыць яе. За навучанне трэба плаціць вялікія грошы, а стыпендыя няма, інтэрнату — таксама. Дзецы працоўных, якія здолелі трапіць у гімназію або універсітэт, адчуваюць сябе тут прыніжанымі, бо сынкі і дочки багацеяў ставяцца да іх з пагардай, падкрэсліваючы на кожным кроку «непаўнацэннасць» чужакоў. А тут яшчэ бацькоў не пакідае страх перад беспрацоўем. Усё гэта стварае атмасферу нервознасці, няўпэўненасці ў заўтрашнім дні.

Старэйшая з нас таксама памятаюць і беспрацоўе, і галечу, і палітычную няроўнасць, і цёмную, як восеньскую ноч, непісьменнасць, і знявагу чалавечай асобы. Памятаеце верш Дзям'яна Беднага:

Мать с утра меня скребла,  
Плача втихомолку.  
А под вечер повела  
К господам на елку.

Сыну гэтай кухаркі хоць праз чорны ход пашанцевала пабываць у панскім доме на ёлцы. А колькі такіх, як ён, блукала ў навагоднюю ноч пад вокнамі багацеяў! Як ім хацелася хоць бы адным вокам зірнуць на ту ю расквечаную ёлку.

Сентыментальная літаратара тых гадоў пралівалі слёзы над беднымі бяздомнымі хлопчыкамі і дзяўчаткамі, якія замярзлі пад плотам у халодную навагоднюю ноч, калі весяліліся і балявалі «гаспадары зямлі рускай».

Вялікі Ленін указаў працоўным шлях да вызвалення, выхад з галечы і цемры. І вечна будзе жыць у сэрцах мільёнаў. А найлепшым помнікам правадыру з'явіцца плён нашай працы. Стагоддзе Ільіча шырока адзначае ўся Савецкая краіна. Усюды разгарнулася спаборніцтва за дастойную сysterчу ленінскага юблею, і кожны працоўны ведае, што яго ўклад у агульную справу пойдзе на карысць усяго народа. У навагодніх віншаваннях мы ніколі не забываем пажадаць адзін аднаму поспеху ў працы. Бонам хочацца зрабіць свой вялікі сацыялістычны дом прыгожым, светлым і ўтульным, каб у ім шчасліва жылі людзі.

Засталося да Новага года некалькі лічаных дзён. Шмат турбот і клопатаў у нашых паштавікоў: віншавальныя паштоўкі, пісьмы і тэлеграмы мчацца па ўсіх куточках неабсяжнай Савецкай краіны сардэчныя, цёплыя слова сябрам і родзічам. Сярод шматлікіх пажаданій юношага здароўя, радасці, добрага настрою прагучыць і адно агульнае для ўсіх — пажаданне міру на зямлі. Пра яго ўспомняць ветэраны мінулай вайны, і пасівелы ўдовы, і нявесты, якія не дачакаліся жаніхоў, і юнакі і дзяўчата, што павырасталі без бацькоў, загінуўших на паліях вайны. Успомняць! Такое не забываецца!

Вось чаму ўсюды за навагоднімі сталамі прагучыць слова: «За шчасце, за поспехі ў працы, за добрае здароўе і мір на зямлі!»

З Новым годам, сябры! Шчасця і радасці вам!

# «ВОСЬ ГЭТА ЧАЛАВЕК!»

ЗАСЛАУСКІ Пётр Савельевіч — член КПСС з 1905 г. Удзельнік першай рускай рэвалюцыі. У лютайскія дні 1917 г.— адзін з арганізатораў Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў у Адэсе.

Гэта было ў красавіку 1920 года. У Крамлі працаваў IX з'езд партыі. На заключным пасяджэнні 5 красавіка старшынствуючы заяўліў:

— Набліжаецца пяцідзесяцігоддзе з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча. Па просьбе дэлегатаў мы вырашылі сённяшняе пасяджэнне прысвяціць гэтай даце.

Пачаліся выступленні. Слова атрымалі Яраслаўскі, Кон, Калінін. Таварышы гаварылі пра Леніна як заснавальніка і кіраўніка Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, падкрэслівалі выдатныя рысы яго харектару: выключную ціпласць, абаяльную прастату, сардечную чуласць.

Леніна ў гэты час на з'ездзе не было, ён працаваў у сваім кабінэце. Але як толькі Уладзіміру Ільічу стала вядома, што на з'ездзе пачалося яго ўшаноўванне, ён адразу ж паслаў запіску ў прэзідым з просьбай неадкладна гэта спыніць. Атрымаўшы праз некаторы час другую запіску ад Леніна, прэзідым палічыў неабходны давесці патрабаванне Уладзіміра Ільіча да ведама дэлегатаў. З'езд, аднак, настойліва прасціў прадаставіць слова ўсім, хто запісаўся. Пра гэта паведамілі Леніну, але ён у трэці раз, і не толькі запіскай, але і па тэлефоне, патрабаваў ад старшынствуючага ў гэты час Пятроўскага спыніць хвалебны паток слоў і працягваць абмеркаванне чарговых пытанняў з'езда. Спрэчкі былі спынены. З'езд прыняў пастанову: у азнаменаванне пяцідзесяцігоддзя Уладзіміра Ільіча выдаць поўны збор яго твораў масавым тыражом.

Праletары ўсіх краін, ўяднайцеся!

работніца № 12  
і сялянка

СНЕЖАНЬ  
1969

ШТОМЕСЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ГОД ВЫДАННЯ СОРAK ПЯТЫ  
ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

Выдавецства ЦК КП Беларусі.

Нам, работнікам МК, па праўдзе кажучы, усім вельмі хацелася адзначыць дзень нараджэння Леніна. Мы вырашылі правесці 23 красавіка ў зале МК на Вялікай Дэмітраўцы вечар партыйнага актыву, прысвечаны гэтай знамяльнай даце. Пасля доўгіх угавораў Надзея Канстанцінаўна абяцала нам прывесці на гэты вечар Леніна.

Памятаю, што ўрачыстае пасяджэнне адкрыў сакратар МК Мяснікоў.

— Вывучэнне дзейнасці Леніна,—сказаў ён,—ёсьць абсалютна неабходны элемент падрыхтоўкі рабочага класа да яго пераможнай барацьбы...

Было некалькі вельмі яркіх выступленняў; асабліва запомнілася прамова Максіма Горкага.

Аляксей Максімавіч гаварыў пра Леніна, вельмі хвалюючыся, павольна, нібы з цяжкасцю падбіраючы слова.

— Ленін памятае заўсёды пра ўсё і пра ўсіх. У 1907 годзе, у цяжкія для партыі гады, калі на Лонданскім з'ездзе вырашаліся найважнейшыя пытанні рэвалюцыі, Уладзімір Ільіч знаходзіў час наведваць мяне ў гасцініцы, дзе я ляжаў хворы, і клапаціцца пра маё здароўе.

Горкі ўспомніў, як Ленін, прыехаўшы на востраў Капры, пасябраваў з мясцовымі рыбакамі. Італьянскай мовы ён не ведаў і гаварыў з імі на нейкім дзіўным напалову лацінскім, напалову французскім дыялекце. Але рыбакі яго добра разумелі і размаўлялі з ім па цэлых гадзінах. А калі ён паехаў, з захапленнем успамінал: «Вось гэта чалавек! Ён усё разумее і чысты, як дзіця!»

Пасля перапынку ў зале паявіліся Уладзімір Ільіч і Надзея Канстанцінаўна. Сустэрлі мы іх радасна і аплодіравалі да таго часу, пакуль Ленін не падняўся на трывбу. Вочы яго ўсміхаліся. Уесь твар свяціўся нейкай асаблівай, уласцівой толькі Леніну гарэзлівай хітрасцю. З любою глядзелі мы на нашага блізкага, дарагога Уладзіміра Ільіча, на самага чалавечнага з усіх людзей. Ён усмешлівымі вачымі авбёў усіх прысутных і сказаў:

«Таварышы! Я перш за ўсё, натуральна, павінен падзякаўшы вам за дзве рэчы: па-першае, за тая прывітанні, якія сёння па майму адресу былі накіраваны, а, па-другое, яшчэ больш за тое, што мяне пазбавілі ад выслушоўвання юбілейных прамоў».

Уладзімір Ільіч перадаў па радах карыкатуру, якая з'едліва высмейвала юбілейныя святкаванні, сказаўшы, што гэта надзіва добрая карыкатура.

Высмейваючы юбілейныя ўсіхваленні, Ленін вучыў нас, камуністаў, сціпасці, усяляк перасцерагаў ад супакоенасці, зазнайства. На працягу ўсяго свайго жыцця Уладзімір Ільіч служыў у гэтых адносінах непераўзыдзеным узорам.

І на гэтым вечары Уладзімір Ільіч застаўся верны сабе. Ён узышоў на трывбу толькі для таго, каб яшчэ раз напомніць пра неабходнасць актыўных дзеянняў па ператварэнню ў жыццё рашэнняў IX з'езда партыі. Гэта быў з'езд, які нацэльваў партыю, рабочы клас, усіх працоўных на хутчэйшае аднаўленне народнай гаспадаркі, вызначыўшы бліжэйшыя задачы ў галіне прамысловасці і транспарту.

Уладзімір Ільіч гаварыў проста, выразна:

«Мы павінны зразумець, што рашэнні нашага апошняга з'езда партыі ў што б там ні было павінны быць ажыццёўлены, а гэта значыць, што нам прадбачыцца велізарная работа і спатрэбіцца прыклады працы куды больш, чым патрабавалася да гэтага часу.

Дазвольце мне закончыць пажаданнем, каб мы ніякім чынам не паставілі нашу партыю ў становішча партыі, якая зазналася».

Уладзімір Ільіч сышоў з трывбуны. Мы ўзняліся на сваіх месці і ўрачыста заспявалі «Інтэрнацыонал».

Ленін неўзабаве пайшоў. А мы доўга яшчэ не разыходзіліся. Кожнаму хацелася штосьці сказаць пра нашага бясконца любімага, дарагога Уладзіміра Ільіча, падзяліцца сваімі запаветнымі думкамі пра гэтага дзіўоснага чалавека, настаўніка, правадыра. А ў мяне ўсё не выходзілі з памяці слова, сказаныя пра Леніна простымі капрыскімі рыбакамі:

«Вось гэта чалавек!»

У той вечар з Туркестана прыбылі ў распараджэнне Леніна ў гонар яго пяцідзесяцігоддзя дваццаць вагонаў з хлебам. Уладзімір Ільіч аддаў свой падарунак дзесяцям Масквы, Петраграда, Іванава-Вазнясенска. Частку хлеба Ленін прызначыў рабочым-тарфянікам.

П. С. ЗАСЛАУСКІ

МАДАЯНАЛНАЯ  
БІБАІЯТЭКА  
БЕЛАРУСІ

Анатоль ВЯЛЮГІН

## Вечер з Волгі

### Урывак з паэмы

Шасцёра ix. А пенсія адна.  
Гатуе,

корміць,  
шые  
і цыруе,  
у працы  
гора топячы  
звідна.  
Сімбірск  
у звоны звоніць  
пра сыночка.  
Не гніся ў непагадзь —  
з табой сям'я.

...Лягла  
пад прас  
бляютка сарочкa.

Падштыты закаўрашыкі...  
Чыя?  
І слёзы лінулі  
на холад палатняны:  
насіў яе... насіў неуратаваны.  
Аддам Валодзю. Не!.. Пятля ці куля...  
Абноўку спраўлю, выпаўзу з нястач...  
Валодзя ўбег прачнуўшыся:

— Матуля...

Прашу цябе,  
хорошая,  
не плач...

Яна глядзіць  
на сына-гімназіста,  
адразу —

радасць  
і раптоўны страх:  
пушок на падбародку залацісты,  
а востры розум  
свеціца ў вачах,  
прыпухлыя сурова  
сціснуў губы;

прыходзіць мужнасць  
у семнаццаць год...  
— Глядзі, не рызыкуй дарэмна, любы,  
жыццё — няўмольны страшны крыгаход.  
Не толькі я малю — сям'іска наша.  
«Асцерагайся», — з цемры просіць  
Саша...

Над матчынай трывогаю і страхам  
юнак узніяўся,  
нібы ў забыцці:  
— Мы пойдзем  
не такім самотным шляхам,  
інакшым шляхам трэба нам ісці!

## ПРОСТАЕ ЩАСЦЕ

Алена УЛАДЗІМІРАВА

Есць адзін незвычайны сучасны чалавечы дакумент. «Вуліца Раздзялення: Амерыка» — так называецца кнігарэпартаж амерыканскага журналіста Стадс Цёркела. З магнітафонам у руках, у «пошуках аголенай думкі горада», як пісаў ён сам, прыйшоў журналіст некалькі кварталаў Чыкага, звініў у дзвёры адной кватэры, другой, уздымаўся на ліфтах, заходзіў у катэджы...

Круцілася плёнка, гучэлі галасы... Старая негрыянка і сталеплавільшчык сярэдняга ўзросту, юная кантторшчыца і гаспадыня бакалейнай крамы праз будзённыя свае клопаты, раздум, непасрэдныя адказы на пытанні журналіста выкладвалі сваю філасофію, свой духоўны свет. Дзве-тры вытрымкі з гэтай кнігі-рэпартажу.

Барbara Хейс, маці восьміх дзяцей. «...Хочацца адгарадзіцца ад іншых. Многія вельмі падазроні пазіраюць на ўсё...»

Пятнаццацігадовы хлопчык: «...Я смерці не баюся. На свеце няма нічога добра».

На пытанне: «Калі б Ісус Хрыстос вярнуўся зноў на зямлю, як вы думаете, што б адбылося?» — Лоіс Артур, жанчына шасцідзесяці з лішкам гадоў, адказвае:

«Ён паглядзеў бы навокал і вярнуўся б зноў на неба. Ён бы не змог тут заставацца. Тут надта многа зла».

Сярод маладых і старэйших, сярод бедных і багатых, сярод белых і неграў Стадс Цёркел не знайшоў ніводнага шчаслівага чалавека. Страх. Страх перад жыццём, перад суседзямі, перад вуліцай, перад усім светам і самім сабою, вось што знайшоў Стадс Цёркел на плёнцы свайго магнітафона.

...Што, здаецца, агульнага паміж Чыкага, дзе нарадзілася «Вуліца Раздзялення», і нашым Гомелем? Паміж шырокай задумай амерыканскага журнالіста і мэтай сціплай маёй камандзіроўкі — расказаць пра адну жанчыну, якая жыве тут, у Гомелі? И ўсё ж... Можа таму, што дом, у які я ўвайду зараз, чымсьці нагадвае некаторыя з тых, куды ўваходзіў журналіст з магнітафонам, — таксама шматпавярховы, таксама з ліфтам. А яшчэ... У кнізе амерыканца ў фокус яго даследавання ўзяты «сярэдні клас» грамадства. Чалавека, пра якога я буду пісаць, таксама ўмоўна, з пераносам на амерыканскую глебу, можна назваць прадстаўніком «сярэдняга класа». Майстар цэха, значыць, сярэдні клас. И яшчэ. Можна перадаваць думкі, «агаляць душу» чалавека магнітафонным запісам, можна — фактамі і дэталямі яго жыцця. Нязменнае тваё ўласнае пытанне: адкажы сам сабе, ці шчаслівы ты на зямлі. Калі не, то чаму? Калі шчаслівы, то таксама чаму?

«Людзі поўныя няявіці. Замест таго, каб любіць, яны ненавідзяць... Калі б я была богам, я б надзяліла ўсіх любоўю. И свет стаў бы цудоўным», — гаварыла тая ж Лоіс Артур, амерыканская жанчына з Чыкага.

...А жанчына, якая ідзе зараз са мною па вуліцы залатога восеньскага Гомеля і мякка ступае па жоўтаму дывану сухога лісця, гэтая невысокая жанчына з прыемным круглым тварам, з вялікімі шэра-зеленаватымі вачымі і кірпаценкімі носікам, сказала мне пры сустрэчы:

— Людзі... Я так удзячна ім за ўсё, што яны для мяне зрабілі! Я так мно-га сустракала добрых людзей, што не верыцца: хіба ёсць людзі дрэнныя?.. Адкінцые дваццаць гадоў назад. Мне не было яшчэ шаснаццаці, калі нясмелай вясковай дзяўчынкай — ростам, як кажуць, ад гаршка два вяршкі, адна апынулася я ў чужым горадзе. Ні разуму, ні прафесіі, дзіцё горкае. Нічога не каштавала пакрыўдзіць мяне. И такая прыйшла ў цэх, пачала самастойнае працоўнае жыццё. И толькі цяпер магу як след уцяміць, што зрабілі для мяне людзі...

Гэта было даўно, калі дзеци насы яшчэ не нарадзіліся на свет. И калі на прылаўках магазінаў не ляжалі, як сёння, капроны і нейлоны, блязіна лепшых гатункаў і розных фасонаў, а выдаваліся па талонах простыя, ледзь не даматканыя кашулі і рудавата-белыя панчохі: адна толькі назва — трыватаж, і мы радаваліся, атрымаўшы такі талон. И не ведалі, што нейкая маленькая дзяўчынка ў невядомай арцелі пачынае з тых кашуль і панчох сваё самастойнае працоўнае жыццё...

...Велізарнымі гмахамі на цэлы квартал раскінулася сёння гомельская фабрыка «8-е сакавіка». Цытадэль жаночай блязіны, хоць, праўда, і мужчынскі і дзіцячы асартымент не-не ды і пракіненца тут. Дзесяткі тысяч вырабаў за дзень. Танюткае трыватажнае палатно, гладкае і набіўное, ажурныя панчохі розных колераў, спартыўнае адзенне, шкарпеткі, трывко... Новыя выдатныя машыны. Сло-



Вольга Чапленка.

вам, велізарнае сучаснае прадпрыемства са сваімі размашыстымі перспектывамі.

А ў цэху-філіяле яго на панадворку непрыкметна прытулілася падсобнае памяшканне—былая трыйкатаражная арцель. На закройным участку пахаджвае нетаропкім поступам майстар цэха, спакойная, паважная жанчына, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Вольга Макараўна Чапленка. Тая самая Волечка Валодзькіна, што ў паслявенні гады паставаўляла нам рудаватыя панчохі і грубыя кашулі.

У мяне няма магнітафона. Я не стаўлю ёй пытанні «рубам», як той амерыканскі журналіст. Але сама сабою ідзе наша размова вакол паняццяў «добра і зла», вакол слова «шчасце».

— Так і лічылі мяне «дачкою цэха» многія гады. Тут прайшлі юнацтва, маладосць... Самадзейнасць, кам-самольскія сходы... Старэйшыя жанчыны блізка да сэрца прымалі ўсе мае асабістых дзяячоў справы. Нават жаніха,—сміеца Вольга,—ледзь не ўсім цэхам раіл... Міша спадабаўся ўсім.

...А ёй сёння—16, Лілі Лоуэл з Чыкага. Яна чытае журналісту пісьмо сваёй, яшчэ маладзейшай, сябровай:

«...Вось я сяджу тут,—піша сябровая.—у адной руцэ цыгарэта, у другой—бутэлька, а ў сэрцы—шкадаванне і боль...

Пераламі сябе, а то і ты таксама станеш тым жа, чым стала я—вялікім тлустым нулём у вачах Госпада...»

Вялікі тлусты нуль...

Жыццё магло апярэдзіць Вольгу

Чапленка. Вельмі імкліва яно імчала-ся. Вырасла новая фабрика, паўстаў з попелу новы горад. Была ўжо сям'я, нарадзілася дачка, і можна было б спыніцца, задаволіцца тым, што ёсць. А яна пайшла вучыцца. Завочна ў тэхнікум. Ад пялёнак і каструль, ад сваёй штодзённай работы ў цэху—да падручнікаў, да экзаменацыйных сесій, да дыплома спецыяліста лёгкай прамысловасці. І праз успаміны тых дзён ні разу не прайшлі натуральныя ў та-кіх абставінах слова—«было цяжка».

І зноў—паралель прыходзіць сама сабою. Хартан Блер з Чыкага спавядаўся перад магнітафонам: «...Майм любімым прадметам была гісторыя. Я думаў стаць настаўнікам.

— Што прымусіла вас адмовіцца ад свайго жадання?

— Гроши.

...Толькі што я была ў цэху, дзе яна працуе. Толькі што, ва ўпор, сапраўды, як той амерыканскі журналіст, дапытвалася ў людзей (ад чаго заўсёды робіцца неяк няёмка і тым, хто пытае, і тым, у каго пытаюць): «Раскажыце пра Вольгу Чапленку»... і чула такія адказы:

— Чалавек, у якога ўсё ідзе добра. І на работе, і дома, і паміж людзьмі.

Начальнік цэха Навум Этлін, адзін з тых, з кім пачынала некалі Вольга працаўца ў маленькой арцелі.

— Яна паважае людзей. І яе паважаюць людзі. Спакойная, роўная, кожнаму прыйдзе на дапамогу, калі трэба.

Былая партызанка, работніца цэха Марыя Кавалёва

— І зусім маладзенъкая, светлавалася Валя Бяланава, заклапочаная сваёй

новай пасадай брыгадзіра, хутка гэтак, па-юнацку шчыра, пачырванеўшы крышку, выпаліла:

— Я чамусыці заўсёды саромеюся, калі да мяне падыходзіць Вольга Макараўна. Калі бачыш побач з сабой харошага чалавека, самай хочацца быць лепшай.

І вось цяпер у тым самым шматпавярховым доме з ліфтам, куды мы ішлі па жоўтаму дывану лісця, сядзіць насупраць стала ў кватэры Вольгі Чапленка пажылая жанчына. Яе свякроў, прадстаўніца «класа», патрапіць якому ў лад удаецца далёка не кожнай нявестцы.

— У першы раз, калі ўбачыла я ў праўленні калгаса партрэт Вольгі—я тады якраз дэпутатам выбіралі, доўга стаяла, глядзела, слёзы цішком выцірала... А жанчыны нашы вясковыя ўсё дзівіліся: якая ў цябе, Мікалаеўна, нявестка!

— Ганаўліся?

— А то як жа! Такая нявестка!

Такі майстар цэха. Такі чалавек. Такая нявестка... І член нашага ўрада. Яна з'яўляеца членам прамысловай камісіі пры Вярхоўным Савеце БССР. І як член камісіі здолела паказаць сябе прынцыповым, дзелавым чалавекам, здольным разабрацца ў пытаннях культуры вытворчасці, эканомікі прадпрыемства. Слухалася, напрыклад, у Вярхоўным Савеце пытанне аб работе харчовай прамысловасці. Вольга Чапленка правярала Гомельскі кансервава-гародніны завод. Правярала разам з камісіяй, створанай па яе ініцыятыве, і работу малочнага завода.

Слушныя і разумныя заўвагі і пранавы ўнесла тады дэпутат.

І людзі звяртаюцца да яе кожны са сваёй справай, са сваім клопатам. То па кватэрных пытаннях, то аб работе гарадскага транспарту... У асобнай кнізе дэпутата супраць кожнага прозвіща тых, хто да яе звяртаўся, стаіць паметка: што зроблена, ці вырашана станоўча, ці трэба яшчэ схадзіць, праверыць, паклапаціца...

...Ну, а стала вар з Чыкага, якому 42, Хесус Хопес, што скажа ён пра сябе? Якія клопаты турбуюць яго?

«Ніякіх праблем, толькі еш, спіну а далей што? Нават падумаць страшна. Апошнія тры гады я кінуў думаць. Простага, зямнога, чалавечага шчасця. Можа такога, якое ёсць у Вольгі Чапленка».

...Жывуць людзі на розных кантынентах, на розных мерыдыянах. У кожнага свой спосаб жыцця, свае звычкі, характары. У Гомелі і ў Чыкага, Маскве і Парыжы. І кожнаму хочацца шчасця. Простага, зямнога, чалавечага шчасця. Можа такога, якое ёсць у Вольгі Чапленка?

— Кажуць мне людзі: ты шчаслівая, Вольга. І муж у цябе добры, і дачка, і свякруха з табою жыве ў згодзе. І на работе добра, і вось дэпутатам цябе выбіралі... Я, відаць, і сапраўды шчаслівая?..

Такія слова ні ў адной кватэры не пачуў аўтар «Вуліцы Раздзялення: Амерыка». І, пэўна, ні разу не ўбачыў такую мяккую, добрую, светлую ўсмешку. А я вось бачыла...

# СУСТРЭЧЫ НА З'ЕЗДЗЕ

Яны ішлі ў залу Палаца, дзе  
праз некалькі хвілін пачнецца  
ўрачыстае пасяджэнне.

Ішлі нетаропкай хадою, з пачуццём уласнай годнасці, з усведамленнем сваёй высокай місіі на зямлі.

Ішлі людзі калгаснае зямлі, пасланцы шырокіх палеткаў, урадлівых ніў. Ішлі паляводы, механізатары, жывёлаводы. Ішлі працтаванікі высакароднай і ўдзячнай прафесіі, той прафесіі, вышэй за якую няма нічога на свеце. Ішлі хлебаробы.

Іх вітаў горад. Іх вітала рэспубліка. Мы ведаєм цану іх працы, ведаєм усё, што кла-дзеца на наш стол: хлеб, малако, мяса, усё, што трэба чалавеку, каб жыць, — здабыта іх працевітымі рукамі.

12 і 13 лістапада ў Мінскім Палацы спорту праходзіў трэці з'езд калгаснікаў Беларусі. Гэта вялікая падзея ў жыцці беларускага народа. Гэта яркая дэманстрацыя перамогі калгаснага ладу, трывумф ленінскага плана пераводу сельскай гаспадаркі на сацыялістычныя рэйкі, які ажыццёўлены пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі Савецкага Союза.

На заранку калгаснага ладу галоўнай фігурай у сельскай гаспадарцы быў конюх, бо галоўнай цяглавай сілай быў конь. Сёння толькі ў Беларусі ёсць 137 тысяч механизатараў. На заранку калгаснага ладу аграном і заатэхнік, ужо не кажучы пра інжынера і эканаміста, былі рэдкімі людзьмі ў вёсцы. Сёння ў беларускіх калгасах пра-

цье 16 тысяч спецыялістаў сельскай гаспадаркі, 6—7 чалавек на адзін калгас.

Чатыры з палавінай тысячы дэлегатаў былі на з'ездзе. 63 з іх — Героі Сацыялістычнай Працы, 1205 чалавек узнагароджаны ордэнамі і медалямі. 465 дэлегатаў маюць вышэйшую і 1234 — сярэднюю адукацыю.

З'езд абмеркаваў даклад  
Старшыні Савета Міністраў  
БССР Ціхана Якаўлевіча Кісялё-  
ва «Аб праекце новага Прык-  
ладнага Статута калгаса (сель-  
гасарцелі)» і прыняў пастанову  
па гэтаму дакладу, а таксама  
зварот да ўсіх працаўнікоў  
сельскай гаспадаркі рэспублікі.  
На з'ездзе выступіў з прамовай  
кандыдат у члены Палітбюро  
ЦК КПСС першы сакратар ЦК  
КПБ Пётр Міронавіч Машэраў.

Герой Сацыялістичнай Працы, аграном калгаса «Звязда» Навагрудскага раёна Марыя Мікалаеўна Карповіч не толькі сядзела ў прэзідыуме з'езда, яна кіравала работай з'езда, была яго старшынёй. І выступала з прамовай.

З яе прамовы мы і пачнем  
знаёмства з некоторымі дэле-  
гатамі з'езда

## ГАЛОЎНАЯ ЗАДАЧА

Мінула 30 гадоў з дня ўз'яднання Заходній Беларусі ў адзінай сям'і народаў нашай краіны. Непазнавальна перарадзіліся нашы вёскі, аб'яднаныя ў калгас «Звязда». Гэта — пры-

гожыя дамы з тэлевізійнымі антэнамі, асфальтаваныя вуліцы, сярэдняя школа і Палац культуры, бытавы камбінат і магазіны, бальніца і лазні. Карэнным чынам змяніўся характар працы, галоўнай сілай сталі механізатары.

Ажыццёўленая партыяй сістэма эканамічных мер, спецыялізацыя і канцэнтрацыя садзейнічалі значнаму ўздыму і нашай гаспадаркі. Цяпер наш калгас—гэта буйная высокатаварная вытворчасць з інтэнсіўным паляводствам і жывёлагадоўляй—спецыялізуецца на адкорме буйной рагатай жывёлы і льна-водстве.

Далёка ззаду астаўся той час, калі мы з цяжкасцю збіралі 10—12 цэнтнераў з божжы з гектара. Сёлата ўраджай склаў 37,2 цэнтнера з гектара, а асобныя звенні атрымалі больш як па 40 цэнтнераў.

У калгасе ўкаранёна новая форма арганізацыі працы, створаны звені канчатковай прадукцыі. Аплачваем працу на працягу года шляхам авансавання ў межах затрат па тэхнолагічнай карце. У канцы года праводзіцца канчатковы разлік па расценках за якасць і колькасць атрыманай прадукцыі. Значна ўзрасла вытворчасць прадукцыі жывёлагадоўлі. Ужо сёлета будзе атрымана на 100 гектараў сельгасугоддзяў па 125 цэнтнераў мяса і 530 цэнтнераў малака.

Калгас з'яўляецца пастаянным  
удзельнікам ВДНГ, унагаро-  
джен яе дыпломамі. За сама-

адданую працу 64 лепшыя пра-  
цаўнікі ўдастоены ордэнаў і ме-  
даляў Савецкага Саюза.

Абмяркоўваючы праект новага Прыкладнага Статута сельскагаспадарчай арцелі, нашы калгаснікі адобраўлі яго і ўнеслі свае пропановы, накіраваныя ў першую чаргу на паляпшэнне выкарыстання зямлі, павышэнне ўрадлівасці палёу.

Працаўнікі калгаса «Звязда» ставяць перад сабой задачу ў 1970 годзе значна палепшыць арганізацыю вытворчасці, павысіць культуру земляробства і на гэтай аснове дабіцца рэзкага павелічэння вытворчасці ўсіх прадуктаў сельскай гаспадаркі, атрымаць не менш як па 45 цэнтнераў збожжа з гектара. Гэта наша галоўная задача ў ленінскім юбілейным годзе.

У ПАКОІ ГЕРОЯЎ

— Прыходзьце да нас у гасцініцу. У нашым пакоі адны герой жывуць. Усё вам раскажам,— жартам запрашала Вера Восіпаўна Баркоўская, брыгадзір-пallyвод калгаса «Радзіма» Кіраўскага раёна, Герой Сацыялістычнай Працы.

У перапынку яна хадзіла ў фае Палаца таксама з Героем Працы, з Фядоссяй Фёдараўнай Кісялевай з калгаса «Рассвет» імя Арлоўскага Кіраўскага раёна. Іх, дзвюх сімпатычных жанчын, нібы кіназорак, атакоўвалі журналісты з мікрофонамі і запіснымі книжкамі. Схавацца сапрауды можна толькі ў гасцініцы.

Але часу і там мала. Бо, пабедаўшы, дэлегаты павінны зноў ісці ў Палац, каб паглядзець канцэрт, які падрыхтавалі для іх беларускія артысты.

І вось ужо Фядосся Фёда-  
раўна расказвае пра свой



Ганна Канстанцінаўна Махамет  
слушает даклад...



Фото Ул. Вахотки

калгас, пра асфальтаваныя дарогі, што ідуць да брыгад і ферм, пра тое, што жывуць усе ў добрых дамах, атрымліваюць аплачаныя адпачынкі, 80 сем'яў маюць легкавыя аўтамашыны. У калгасе ёсьць свой дом адпачынку.

— У нас не трymаюць дома жывёлы: кароў, авечак, — гаворыць яна. — Аслабаніліся ад уласнай гаспадаркі. Таму да гэтага часу ў нас існуюць працадні. На адзін працадзень сёлета толькі авансам выдалі: 2 рублі 50 капеек грашым, 2 літры малака, 0,5 кілаграма хлеба, 5 кілаграмаў бульбы, 400 грамаў гародніны. А пры канчатковым разліку працадзень будзе важыць яшчэ больш.

Сакрэт поспехаў, якіх дасягнуў праслаўлены ў рэспубліцы калгас, прости — выдатная працоўная дысцыпліна. Лепшыя людзі, лепшыя працаўнікі захвочваюцца паездкамі па краіне, пущёукамі ў санаторыі і дамы адпачынку.

Сорак гадоў працевала Фядосся Фёдарапіна ў калгасе, з іх дваццаць гадоў даяркай. Сёлета пайшла на пенсію.

— Сумна сядзець дома. Зноў вярнуся на ферму, працеваць цяпер лягчэй, усё робяць машины.

Яна хуткая не па гадах, у яе гарэзлівыя вясёлья вочы, думaeцца, што, напэўна, у яе лёгкі лёс, верыцца, што такая до ма не ўседзіць.

Працуючы ў калгасе, яна аб'ездзіла ўсю нашу краіну.

— У Горках, у сельскагаспадарчай акадэміі, я расказвала студэнтам, як наш калгас так хутка пасля вайны аднавіў разбураную гаспадарку...

У Роўна, на Украіне, я падзіла першае дрэва ў садзе «Дружбы»...

У Маскве месяц хадзіла па

Выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі, маю залатыя і бронзавыя медалі Выстаўкі... Была ў Кіеве, Харкаве, Адэсе...

У Брэсце, у развалінах крэпасці, схіляла галаву перад загінуўшымі героямі. Там аддала я нізкі паклон маім родным, якія не вярнуліся з вайны: мужу, трох братам, двум племеннікам, якіх фашисты спалілі жывымі...

### АДНА З МНОГІХ

Яна сядзела ў зале і ўважліва слухала даклад пра жыццё калгаснае, пра гісторыю калгаснага ладу ў рэспубліцы, з чаго пачыналі насы бацькі, і як жывем цяпер мы. Пра новы Статут, які павінен адлюстроўваць гэта новае жыццё, тыя вялікія пераўтварэнні ў вёсцы, што адбыліся з дня арганізацыі калгасаў.

На каленях спакойна ляжалі яе рукі, рукі, якія прывыклі да працы, якія ўмеюць вырошчаць вялікія ўраджаі, і скаціну даглядаць, і каня запрэгчы, і дзіця прылашчыць.

Першы раз у жыцці яна прыехала ў Мінск. Учора была ў музее гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Хадзіла па залах музея, спынялася ля стэндаў са зброяй, з якой змагаліся за наша сённяшніе жыццё народныя мсціўцы. Углядзалаася ў твары людзей, партрэты якіх віселі на сценах.

Людзі гэтыя, і маладыя і старэйшыя, гарадскія і з вёскі, здаваліся ёй незвычайнімі.

«Многія з іх загінулі. Аддалі сваё жыццё, каб жылі другія, гэта значыць усе мы, хто живе і працуе сёння. І што б мы ні рабілі — мы, жывыя, у вечным даўгу перад тымі, каго няма», —

думала жанчына, звеннявая па лініи калгаса «Зара» Мастоўскага раёна Ганна Канстанцінаўна Махамет, ходзячы па залах музея...

У іх, жыхароў былой Заходній Беларусі, калгас стварыўся толькі пасля вайны. Што яны мелі тады? Разбураныя, спустошаныя вайной вёскі без машын, без жывёлы. Пры дапамозе дзяржавы яны хутка залічылі раны вайны. У калгасе ёсьць тэхніка, і ў людзей таксама ёсьць тэхніка: амаль у кожнай хаце іх вёскі — матацыкл. Дамы, у якіх жывуць людзі, прыгожыя, дабротныя.

Яна мае чацвёрта дзяцей. Дачка закончыла кінатэхнікум, працуе ў горадзе Савецку. Два сыны ў арміі служаць. Старэйшы павінен хутка прыйсці дадому, хоча, як і бацька, быць электрыкам. А самы малодшы, Генка, гаворыць:

— Мама, я хачу доктарам стаць.

— Вучыся, сынок, старайся. Бо як захочаш, то станеш, — адказвае сыну маци.

Калі яе абрали дэлегатам на з'езд — яна нават разгубілася. За што такая павага? «За лён», — адказаў ёй. Лён яна вырошчае даўно. Звеннявой як стала — і то ўжо сем гадоў прашло. Валакно калгас працяе дзяржаве высокімі нумарамі, ажно дванаццатым. Значыць, добры ён, яе лянок, калі прывёў яе на з'езд дэлегатам.

А вось што расказала Дарута Мулінская Лідскага раёна.

### ТАКІ ЗАКОН НАШАГА ЖЫЦЦЯ

Жыву я ў калгасе імя Манькоўскіх. Гэта бацька і дачка з такім прозвішчам жылі ў нас да вайны. Яны па-геройску загінулі

у барацьбе з фашистамі. Іх імем назвалі калгас.

Я працую загадчыкам участка. Участак — гэта ўзбуйненая брыгада, у яе ўваходзіць і паліводчая брыгада і свінаферма. Па спецыяльнасці я аграном. Працуючы ў калгасе, завочна закончыла Горацкую сельскагаспадарчую акадэмію. Бацькі мае калгаснікі, і я сябе інакш, як калгасніцай, не называю. На полі працеваала, кукурузу вырошчвала, лён, звеннявой па лініи была. Нейкі час загадвала фермай. Я ўдзельнік ВДНГ, маю бронзавую медаль. Ужо раз была ў Мінску на злёце маладых калгаснікаў.

Муж мой трактарыст. Больш як 200 рублёў зарабляем з ім у месяц. Новы дом пабудавалі, тэлевізор купілі, пральную машыну. Далі заяўку на газавую пліту.

А як жылі мае бацькі? Бацька да калектывізацыі меў два гектары зямлі. Гаспадаром называўся. Каня свайго не было. А без каня і работы няма. Наймуць каня, а потым адпрацоўваюць за яго. Не было за што сукенку купіць. Зноў на заробкі трэба было ісці.

Маці мая непісьменная. І я, напэўна, была б непісьменнай, каб не Савецкая ўлада.

За ўздел у вайне бацька мой узнагароджан ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені. У калгас наша сям'я першая падала заяву.

Я помню, як жылі пасля вайны. Маці нарэжа па маленькаму кавалачку хлеба і кажа: «Гэта табе, гэта табе». Маім дзецям скажу, што так было,— не вяратаць.

Мы живем лепш, чым насы бацькі, а дзеци насы жывуць лепш, чым мы. Такі закон нашага жыцця.

М. М. Карповіч (справа) і звеннявая па лініи калгаса «Рассвет» Навагрудскага раёна М. Ул. Кошур аглядаюць выстаўку сельскай тэхнікі.

Г. А. Бабакоў, старшыня калгаса «Чырвоная зорка» Магілёўскага раёна, В. В. Баркоўская, Ф. Ф. Кісялевіч і Л. К. Валошанка, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, загадчык фермы калгаса «Чырвоная зорка», у «пакой герояў».



# ДЗЯЎЧЫНКА

## З ГОРАДА

### ЛЕНІНА

Антося дома не было. Ён паехаў у лес па дровы. Сёння не вернецца, бо лес той з дзялкай не так ужо і блізка, кіламетраў пятнаццаць будзе. На кані пакуль даедзе, пакуль насячэ тыя кубаметры, перавязе цераз балота на сухое ды скіне, ды зноў паедзе... Не. Сёння ён не вернецца. Але ўсё ройна, ківаючы галавой на шчабятанне Люды пра школьнага навіны, яна ўвесы час лавіла сябе на тым, што прыслухоўвала: ці не зарыпяць за акном колы фурманкі, ці не зафыркае ля хаты конь.

Люда пайшла спаць. Сцішылася свякроўка на кухні. І Сярожа ўтамаваўся, скруціў у трубку школьнагу газету, якую маляваў цэлы вечар.

Стала думацца пра сына. Так ужо ён любіць гэта сваё маляванне! І для школы малюе, і для калгаса, а галоўнае — для сябе. Колькі фарбаў яму панакупляла, колькі паперы.

Гаворыць: «Скончу 8 класаў, паеду ў мастацкае вучылішча паступаць». Налета, значыць, паедзе. А можа не трэба ехаць яму? Дзіця ж яшчэ. Можа няхай скончыць 10 класаў і ўжо тады падаецца, куды захоча? Тады ўжо сталейшы будзе...

А то, думаетца маці, можа лепш музкам стаць яму. Як ён на баяне грае! Здадзецца, ніколі ніхто так хораша не граў.

Зязюля на сцяне пракукавала дзесяць разоў. Позна ўжо. Спаць пара. Заўтра рана ўставаць. Старшыня абяцаў заўтра пяць машын даць на яе брыгаду. Значыць, дні за два вывезуць усе буракі цукровыя з поля прама ў Клецк. Бульбу сёння закончылі пераворваць. Заўтра можна паслаць людзей сечку рэзаць і тарфакрошку на ферму вазіць. І капцы з бульбай трэба лепей укрыць зямлём, а то вось-вось мароз прыцісне. Добра, вядома, калі пяць машын будзе...

За акном у правадах выў вецер...

Пад раніцу ўзяўся мароз. Узлез на шыбы, размаляваў мудрагелістым узорам шкло знізу. Падняцца вышэй яшчэ сілы не хапіла. Але зямлю скаваў і пакрыў тонкім праstryтым хрусткім пакрывалям невялікія лужыны.

Клава ступала па гэтых лужынах, лёд з сухім трэскам ламаўся пад ногамі. Доб-

#### Дэлегатка Рэспубліканскага і Усесаюзнага з'ездаў калгаснікаў

ра, што надзела буркі: цёпла. А вось плечы працінае вецер. Ужо не грэе лёгкая куртачка, у якой прахадзіла восень. Але вяртацца не стала. Няма калі.

Старшыня калгаса Міхail Аляксандраўіч Кошалеў быў у гаражы. Некалькі межнізатараваў таксама завіхаліся ля машын. Гудзелі маторы, праграваліся.

— Значыць, так, брыгадзір, бярэш трактар з прычэпам, адну грузавую, другая можа пойдзе да цябе пасля абеду,— старшыня гаварыў хутка, спышаўся.

— Учора ж казалі, пяць машын будзе,— напомніла Клава.

— Камандзіровачныя не прыехалі, падвялі.

Камандзіровачнымі ў калгасе называюцца машыны з горада.

— Не ўпраўлюся з гэтымі. Жанок мно-га на поле прыйдзе. Можа б яшчэ з адну машыну?

Старшыня развёў рукамі:

— Заўтра дадзім больш. А сёння ніяк нельга.

Ён сеў у машыну. Толькі цяпер Клава зварнула ўвагу, што старшыня апрануты па-гарадскому.

— У Мінск еду. Помнік трэба. Вярнуся вечарам...

Нічога не адказала старшыня. Сэрца зноў, каторы раз, моцна сціснулася ад болю.

Быў чалавек, калгасны аграном. Сакратар партыйнай організацыі. Разам на сесію сельсавета хадзілі. Пятро Галагуцкі. Незвычайнай души чалавек. Разбіўся на матацыклі ля самага свайго дома. Нядайна, месяц назад. Цяпер здаецца, другога такога знайсці немагчыма. Навечна пакінулі яго членам калгаса і членам праўлення. Старшыня вось едзе ў Мінск забіраць помнік. А яна з таго часу не можа глядзець на свой матацыкл. Паставіла ў хлеў і ездіць на ровары.

Дамовіліся з шафёрам і трактарыстам, на чые дзялкі перш ехаць, і пайшла на канюшню. Там раніцой збіраўся народ,

каб даведацца, каму і дзе сёння рабіць. Раздала нарады, адправіла людзей, зазірнула ў пуню, дзе рэжуць сечку, праверыла, як працуе машына, ці ёсьць электрычнасць, потым падалася на ровары нацянькі, праз жытнёвае зялёнае поле, сцежкай да буракоў.

Кучкі буйных ачышчаных ад лісця буракоў ляжалі на полі, чакалі машын.

\* \*

Яна бярэ ў рукі хлеб і рэжа на тоўстыя лусты. Дома прывыклі да гэтага. Хлеб заўсёды ёсьць на стале. А рэжа на ўсіх маці.

Хлеб. Такія лусты, тоўстыя, духмяныя, на ўсю буханку, яна бачыла ў сне, марыла пра іх у блакіраваным Ленінградзе.

Бацька з першых дзён вайны ў апалчэні. Абараняе горад. Маці працуе на цагельным заводзе. Працуе, пакуль працуе завод. Дванаццацігадовая Клава стаіць у чарзе за хлебам. 120 грамаў хлеба на дзень на чалавека. Зіма. Холад. Нехта падае. Пераступаюць цераз яго, бо няма сілы адцягнуць убок. Снег сыпле на ўпашага чалавека, які стаяў у чарзе за хлебам.

Не стала бацькі. Не стала маці. Клава адна. Адна на ўсім свеце.

Не, не адна. Да яе заходзіла суседка. Потым нейкія людзі панеслі яе на насілках. Потым везлі некуды на грузавіку, на катэры, на цягніку. Потым ляжала яна на белым ложку, яе кармілі з лыжачкі і лячылі апухлыя, у язвах ногі.

Тры гады ў шпіталі Арзамаса дактары змагаліся за яе жыццё. І перамаглі. Потым сяброўка па шпіталі сказала ёй, што ведае месца, дзе пякуць смарныя духмяны хлеб і дзе растуць залатыя яблыкі.

Разам яны прыехалі ў Беларусь. Жыла ў чужых людзей, пасвіла кароў, вучылася вырошчаць хлеб. Пазнаёмілася з харошим хлопцам, якога звалі непрывыч-



на — Антось. Калі ён пайшоў служыць у армію, завербавалася і паехала будаваць Мінск. Галоўны паштамт, інстытут народнай гаспадаркі — у гэтых прыгожых будынках ёсць доля працы дзяўчынкі з горада Леніна.

Антось пісаў ёй доўгія пісъмы. І яна пісала яму такія ж. Ён вярнуўся з арміі. Яна паехала да яго ў вёску.

Старшыня Міхаіл Аляксандравіч звярнуў увагу на кволую, але хуткую ў працы гараджанку. Пропанаваў ёй стаць звеннявой.

Звязно вырошчала выдатны лён, па 7—8 цэнтнераў валакна і семя з гектара.

Ён пропанаваў ёй стаць брыгадзірам. Тры гады назад брыгада Клаудзія Уладзіміраўны Шаўчук вырасціла па 200 пудоў бульбы з гектара, высокія ўраджкі цукровых буракоў, гародніны, яблыкаў. А за ўраджай збожжа як стаў калгас у той год удзельнікам ВДНГ, так і па сённяшні дзень. Па 22,6 цэнтнера збожжа на кожным са 120 гектараў вырасцілі сёлета калгаснікі. А некаторыя плошчы ячменю далі аж па 34 цэнтнеры. Прысвоілі тады, трох гады назад, Клаудзія Уладзіміраўне высокое званне Героя Сацыялістычнай Працы...

\*\*

Сярока са школы прынёс пісъмо. «Паважаная Клаудзія Уладзіміраўна! Запрашаем Вас на тэматычны вечар: «Ленін заўсёды жывы», які адбудзеца ў Шчэпіцкім сельскім клубе 25 кастрычніка ў 20 гадзін. Раскажыце пра матэрыйальны і культурны рост калгаснікаў, пра абавязацельства калгаса настуцічнаму юбілею».

Прачытала, задумалася. Ёсць людзі, якія прыгожа ўмеюць гаварыць. Люба слухаць такіх. А яна не ўмее. Ніколі не ўмела. Але ж людзі спадзяюцца, што яна

прыйдзе. Калі запрасілі, будуць чакаць. Значыць, ісці трэба і гаварыць таксама трэба.

А пра што?

Да ўсяго чалавек прывыкае. Асабліва хутка — да добра. І тады здаецца яму, што ўвесь час ён жыве так, што інакш не было ніколі.

Жывуць цяпер людзі добра. Усё маюць, што трэба для жыцця. А ці помніць, хто ім даў усё гэта? Можа забываюць часам?

Во, свякроўка, Вольга Максімаўна. Жыла пры панах, мела нават кавалак сваёй зямлі. А як трэба было хату ставіць, маленькую, сляпеньку, дык саломы не было страху накрыць, каб на Антося даждж не капаў. Хоць памры, няма дзе ўзяць. У сельсавет не пойдзеш, не папросіш. Не было тады сельскіх Саветаў. І ў старшыні калгаса не патрэбуеш. Не было тады калгасаў. Пайшла па людзях жабрачыць, прасіць саломы...

А цяпер Клаудзія Уладзіміраўна чакае шыферу, каб не хату (хата накрыта), а хлеў шыферам накрыць. І бакоўку хоча прыбудаваць, каб газавую пліту пастаўіць.

На свяце ўраджаю старшыня назваў лічбу: мільён і сто тысяч. Такі прыбытак атрымаў сёлета калгас. Палова гэтых грошай ідзе на аплату працы калгаснікаў. Другая палова — непадзельны фонд агульнай гаспадаркі. Гэта — новыя жывёлагадоўчыя фермы, жыллё для калгаснікаў (сем дамоў пабудавана ўжо ў цэнтры вёскі, ля канторы). Непадзельны фонд — гэта і школы, і бальніцы, і клубы, і новыя машыны, і механизация ўсіх працэсікіх працэсаў. Каб як мага аблегчыць працу людзей. Каб жылося ім заўтра яшчэ лепш, чым сёння.

Можа пра ўсё гэта і расказаць людзям на тым вечары, куды яе запрашайць? Расказаць пра іх жыццё, пра яе жыццё, пра тое, што дзеци сялян могуць вучыцца дзе захочуць і стаць кім захо-



Клаудзія Уладзіміраўна Шаўчук

чуць. Вось Уладзімір Іванавіч Талкач, сын калгаснікаў, закончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, працуе ў калгасе ўрачом ветэрынарным, Міхаіл Сцяпанавіч Круглік закончыў Горацкую сельскагаспадарчую акадэмію, працуе аграномам у суседнім калгасе, стаў аграномам Міхаіл Уладзіміравіч Ярмолік, заатэхнікам — Ірына Міхайлаўна Палівода, інжынерам — Марыя Міхайлаўна Палівода.

Так думае Герой Сацыялістычнай Працы, дэлегат рэспубліканскага і III Усесаюзнага з'езда калгаснікаў. Так думае дзяўчынка з горада Леніна, якая вырошчвае беларускі хлеб.

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ  
Калгас «Кастрычнік».  
Клецкі раён.



Вялікую дапамогу хлебаробам аказваюць вучоныя аддзела селекцыі і насенняводства Магілёўскай абласной сельскагаспадарчай доследнай станцыі. На здымку злева: загадчыца аддзела селекцыі і насенняводства кандыдат сельскагаспадарчых наукаў Тамара Іванаўна Літвінаўва за аналізам элітнай пшаніцы «Міранаўская-808».

Фота М. Жалудовіча. (БЕЛТА).

Багатыя дары прынесла залатая восень хлебаробам саўгаса «Сяляты» Віцебскага раёна. Спаборнічаючы за дастойную сустрэчу 100-годдзя з дня нараджэння Ул. I. Леніна, яны сабралі высокі ўраджай, выканалі заданне пяцігодкі па вытворчасці і продажу дзяржаве збожжа, мяса і малака.

На здымках: адна з лепшых цялятніц гаспадаркі Надзея Кліменцеўна Траснікова. Брыгадзір свінафермы Валянціна Іванаўна Бароўская (злева) і свінарка Зінаіда Міхайлаўна Гранкіна адбіраюць племянное пагалоўе.

Фота Г. Усламава. (БЕЛТА).



АНЬ ДУК  
(Паўднёвы В'етнам)

# ПАЛОННАЯ

Урывак з рамана

Мал. Ю. Пучынскага.

Палонная прачнулася, калі начало брацца на дзень. Салдаты вылезлі з палатак і пастроіліся на беразе ручая. Ксам і два амерыканцы спыніліся перад звязанай жанчынай. Зраднік падсунуў ёй пад падбародак насок бота і рэзкім рухам павярнуў ёй галаву ўбок. Амерыканскія салдаты здзіўлены ўтаропіліся ў твар маладой жанчыны.

— Ну і вочы ў в'етконгаўкі! — усклікнуў адзін з іх па-англійску. — Злосныя, але прыгожыя!

— Жанчына — дай божа! — азвяўся другі, пажадліва азіраючы постаць палоннай.

Кроаку праз дзвесце ад ручая, што імкліва бег у даліну, сцежка пайшла па багністым грунце. Салдаты ў галаве роты дабраліся ўжо да броду. Ксам з амерыканцамі паплёўся ў хвасце. Але праз некалькі кроаку ён спыніўся, павярнуўся назад і крыкнуў жанчыне:

— Мы ідзем у грот! — памаўчаўши крыху, здзекліва да даў: — Хутка тваім «таварышам» канец, мадам Су!

Палонная глядзела ўслед салдатам. Калі тыя перабраліся на другі бераг і пакрочылі да грота Хон, жанчыне здалося, што сэрца вось-вось выскачыць з грудзей.

У лагеры асталіся некалькі салдат. Амаль усе ўвіхаліся каля двух вогнішчаў — кіпяцілі ваду для рысу. Двоє вартавалі Су.

— У другі раз наўрад ці пашанцуе нам злавіць гэткую прыгажуню, — прамовіў адзін з іх. — Проста грэх — такая жанчына, а гойсае за в'етконгаўцамі!

Су мімаволі слухала балбатню салдат. Хацелася пасмяяцца з іх. Але яна моўкі павярнулася тварам на ўсход, у той бок, дзе ўдалечыні шумела мора. Раніца канчаткова прагнала ноч, і сонца залівала наваколле.

Су падумала, што міколі раней не бачыла Хон-Дат такім прыгожым. Яна любіла гэты куток зямлі. Тут яна нарадзілася. Тут маці калыхала яе ў калысцы, калі вячэрні прыцемак ахінаў мора. Сваёй маленкай дачцы Су спявала тую ж самую песню, якую спявала ёй маці. Тут яна ўпершыню вітала свабоду сціснутай у кулак рукою. З таго дня новае пачуццё з'яднала яе з мужам, з дачкой, з бацькамі, сябрамі і таварышамі па барацьбе. Хон-Дат — плоць яе і кроў. Як моцна б'еца сэрца, калі ў

думках бачыш сваю старэнькую хаціну, узнятую на палях. Невысокія бамбукавыя ўсходкі, на якіх часта сядзела з мужам і дачкой, углядаючыся ў мора і зязоўня срэбрам хвалі. Сярод вечнай зеляніны трапічнага лесу мірна жылі вёскі. На затопленых палях спеў рыс. Далёка ў бясконцай сіні неба ўзвышаўся Ва-Тхе, а над ім, шырока ўзмахваючи крыламі, кружылі серабристыя чаплі.

Усёй сваёй істотай, макней, чым калі-небудзь раней, Су памкнулася да Хон-Дата. Перад тварам смерці любоў да жыцця і роднага краю набывае незвычайную сілу.

Раптам цішыню разарвалі стрэлы. Яны чуліся адтуль, дзе бы уваход у грот. Жанчына прыўзняла галаву. Доўгія чэрні заглухалі ружэйныя залпы. «Амерыканскія аўтаматы», — падумала Су. Шум перастрэлкі макней. Су ўбачыла, як салдаты началі хавацца пад прыкрыццем невысокага берагу.

У Су заблішчэлі вочы.

— Нашы яшчэ ў гроце! — ціха гаварыла яна, ледзь стрымліваючы крык радасці. — Яны страляюць! Жывуць і змагаюцца!

— Можа агонь наш прымусіць іх нарэшце здацца, — прамовіў адзін канваір.

— Мусіць, іх там мала засталося жывых, — адказаў другі. — Вада ж у ручай атручана.

— Хіба ты не чуеш — яны адстрэльваюцца. Ваду яны, безумоўна, пілі, але бачыш вось — жывыя! Учора ж я казаў, што пакуль вада дацячэ да таго грота, атрута асядзе. — Салдат раптам павярнуўся да палоннай і злосна сказаў:

— Дарэмна радуешся, малютка! Жабры мы табе, як рыбе, ужо выдrali, хутка і саму парэжам на кавалкі!

Страляніна начала сціхаць, і Су падумала, што вораг, напэўна, нешта рыхтуе. У што б там ні было трэба перашкодзіць яго памам! Ёй успомніліся слова мужа: «У нас хопіць рашучасці пайсці на самы небяспечны крок, калі ўнутрана мы да яго гатовы».

— Сан, — шаптала яна, — мой муж, мой каханы! Я слухаюся тваёй парады. Будзь упэўнены — я спакойна. Магчыма, мы ўжо больш не ўбачымяся. Сем гадоў ты жывеш далёка ад мяне і сваёй дачушкі. Калі-небудзь ты вернешся. Не смуткуй моцна, калі мяне не застанеш. З табой будзе маленькая Txī — жывы напамінак нашага кахання. У мяне няма ад яе вестак, але я ўпэўнена — яна жыве. Таварыши ў гроце яшчэ цвёрда трymаюць зброю ў руках! — і раптам Су закрычала: — Txī! Ты чуеш мяне, Txī? Ты не можаш памерці! Ты павінна жыць! Жыць!

Раптам нехта груба рвануў яе з зямлі — гэта вярнуліся два салдаты, што хадзілі да грота. Адзін з іх крикнуў:

— Уставай, падлюга!

Су паспрабавала падняцца на ногі, але дарэмна — яны не трымалі яе: дзевяць гадзін прастаяла яна на каленях. Салдат скапіў яе за руку.

— Калі сама ісці не можаш, мы павалачэм цябе, — сказаў ён і пацягнуў палонную па зямлі.

Вострыя каменні раздзіралі да крыві босыя ногі жанчыны. Каля ручая ёй удалося вырвавацца з рук ката. Але ён зноў схапіў яе.

— Пусціце, сама пайду! — крикнула Су.

Салдат адпусціў яе. Су паварушыла левай, потым правай ногой і асцярожна паднялася з зямлі. Паціху пайшла. Переходзілі ручай у тым месцы, дзе мінулай ноччу Су ішла ўброд адна. На другім беразе іх чакаў салдат. Ён паказаў рукой у бок грота і пайшоў наперадзе. Канваір, што ішоў ззаду, запытаў у Су:

— Ты ведаеш, куды мы цябе вядзём?

— Не, — адказала Су.

— Да камандзіра — ён засумаваў па табе.

Спініліся перад гайком нізкіх какосавых пальм. З наснепх зробленага ўкрыцця вылез камандзір роты — чалавек з вострым, карычневым ад загару тварам. У руках ён круціў бліскучы стэк з сярэбранай булдавешкай. Ударыўшы сябе стекам па левай далоні, ён ўсміхнуўся і з прытворнай прыязнасцю сказаў:

— Жанчына вы ўсё ж такі безразважная. Навошта цягаеця з гэтымі в'етконгаўцамі? Такая красуня!

Су слізганула па ім позіркам.

— Я чую, што муж ваш на Поўначы, — гаварыў афіцэр. — Бачыце, мне пра вас ўсё вядома. А таксама і тое, што вы не захадзілі здрадзіць яму. Мажліва, гэта правільна. Жонкі павінны быць вернымі мужам.

Су маўчала. Афіцэр пачаў злаваць:

— Што датычыць мужа, я вады паводзіны ўхваляю. Але не могу пахваліць вас за тое, што вы паверылі лозунгам в'етконгаўцу. Ісці за В'етконгам — значыць выбраць дарогу смерці!

Су засміялася. «А што іншае ён можа мне сказаць? Што наве могуць прыдумачаць такія, як ён? Хай бы лепей маўчай. Наслухалася даволі».

Афіцэр, пэўна, вельмі хадзелася паказаць сваё красамоўства:

— Не магу зразумець, чаму вы не бачыце сацыяльнага прагрэсу нашай краіны і не адчуваеце сілы нацыянальнага ўрада, чые змагары — а сябе я лічу адным з іх — заслугоўваюць павагі!

Афіцэр гаварыў доўга. Ён не заўважыў, што сам сабе супярэчыць, калі ў заключэнне дадаў:

— Вы толькі марна патраціце час, калі і далей будзеце чацаць сваёго мужа. Ніякага аб'яднання В'етнама не будзе. Пакуль нас падтрымлівае сяброўская рука Злучаных Штатаў Амерыкі, надзеі вады дарэмныя.

Такой бязглуздзіцы Су не магла пакінуць без адказу. Яна ваўпор глянула на афіцэра і сказала:

— Так думаюць толькі амерыканскі ўрад і некаторыя людзі вашага складу. Наш народ прытрымліваецца іншай думкі. Рана ці позна вы і да вас падобныя знікнене з нашай зямлі. Як толькі ворагі нашага народа будуць знішчаны, адкрыеца шлях да аб'яднання.

Афіцэр уздрыгнуў і дапытліва глянуў на жанчыну. Потым іранічна ўсміхнуўся:

— Вы хочаце нас знішчыць? Можа, ужо сёння назавеце дзень, калі гэта адбудзеца? — Ён павярнуўся да грота: — Вонь ваш Хон! Сябры вады пратрымаюцца саме больше да заўтрашніх раніцы, і ні мінуты больш. Вы гаворыце — нас знішчыца. Хто? Тыя, хто ніколі не тримаў у руках сапраўднай зброі? Смешна!

— Калі вы ніколі не памыляліся, дык памыляеца цяпер, — спакойна адказала палонная. — Мужчыны і жанчыны, што знаходзяцца ў гроце, не згадуцца!

З твару афіцэра знікла іранічная ўсмешка. Вены на скронях набухлі і пасінелі. Ён ледзь стрымліваў злосць. Знешне спакойна запытаў у аднаго з салдат:

— Мікрофон падключылі?

Атрымаўшы сцвярджальны адказ, афіцэр загадаў канваірам:

— Вядзіце яе да радыёстаноўкі!

Рэзкім штуршком Ксам пагнаў Су наперад. Афіцэр і ўсе асташтнія пайшлі следам. Каля мікрофона іх сустрэў малады афіцэр з прышчавым тварам — прадстаўнік так званага «псіхалагічнага атрада». Камандзір роты ўшчыльную падышоў ззаду да Су — яна адчула на шыі яго дыханне.

— Дагэтуль я гаварыў з вамі больш чым пачціва, — шэптам сказаў ён, паволі вымаўляючы слова. — Але, здаецца, карысці ніякай. Слухайце ўважліва: перад вамі выбар — жыць ці смерць! Калі вы ўжо выбралі смерць, скажыце, і я загадаю пакончыць з вамі на месцы, вось тут, перад гротам.

Су першы раз глянула афіцэру ў вочы:

— Адкуль вы ўзялі, што мне хочацца паміраць? Ніводзін чалавек не імкнецца да смерці.

Слабая ўсмешка скрывіла вусны афіцэра.

— Значыць, вы хочаце жыць! — Ён паказаў стэкам на грот: — Жаданне вада лёгка здзейсніць. Трэба толькі сказаць вашым сябрам, каб яны здаліся і што вы самі раіце ім гэта. Скажыце ім, што мы з вамі добра абыходзімся і што, калі яны складуць зброю, з імі абыдуцца гэткім жа чынам. Што вы на гэта скажаце?

Афіцэр змоўк і цярпліва чакаў адказу. Прадстаўнік «псіхалагічнага атрада» ўстанавіў мікрофон перад самым тварам Су, і ў той жа момент Ксам выхапіў з похвай нож, якім рассякаюць дарогу ў зарасніках, і паднёс яго шырокасцю да грудзей палоннай. Камандзір роты, як рысь, утаропіўся ў жанчыну.

Су стаяла ні жывая, ні мёртвая. Яна пазірала на авальнью, величынёй з кулак, прыладу з дробнымі дзірачкамі наперадзе, і ў яе галаве мільганула думка: «Калі загавару, мой голас будзе чуваць далёка. У гроце, вядома, пазнаюць мой голас».

Афіцэр страйціў цярплівасць і злосна сказаў:

— Чаго маўчыш? Будзеш гаварыць ці не? Адказвай!

Су ўзняла галаву.

— Я буду гаварыць, — адказала яна.

У гроце таварыши Су не выпускалі з рук зброі. Пасля першай атакі вораг не рабіў новых спроб захапіць грот. Прайшла гадзіна. Ля какосавага гайка, куды не далятала куля, варушліўся нечыя постаці. Трэба быць напагатове!

Чакалі новай атакі. Цішыня набрыніла трывогай. З мора зусім вынырнула сонца. Чулася толькі цвёрканне птушак, шумлівая валтузня вавёрак і вечны спеў мора.

Раптам цішыню парушыў своеасаблівы трэск, і ўсе нечакана пачуі гукі гучнагаварыцеля:

— Алё, алё, слухайце нас...

На некалькі секунд зноў усталявалася цішыня. Толькі рэха некалькі разоў адбілася ад сцен грота. Зноў шчоўкнуў дынамік:

— Войскі В'етнамскай Рэспублікі паведамляюць в'етконгаў-

# АПОШНЯЯ ПЕСНЯ ЛІВІІ

Беласнежныя вілы і асабнякі пад пальмамі. Яркія ружы застылі ў паслябедзеннай дрымоце. Зрэдку бясшумна праўбягаюць раскошныя кадылакі і лімузіны. Здаецца, нішто не можа парушыць сътай цішыні кварталаў венесуэльскай сталіцы Каракаса, дзе жывуць мясцовыя багаці. Але што гэта? Перадвячэрні спякотны блакіт паветра праразаюць слова песні: «Куба — сі, Куба — сі! Янкі — но!..»

Сотні юнакоў і дзяўчат, узяўшыся за руکі, ідуць па тэрыторыі, на якую ім уваход забаронены толькі таму, што яны бедныя, а ў іх бацькоў няма грошай, каб купіць «месца пад сонцам». Уперадзе — стройная дзяўчына з яснымі позіркамі і доўгімі пушыстымі косамі. Яе завуць Лівія Гувернёр. І ўсе яе ведаюць як лідэра студэнтаў Каракаскага ўніверсітэта. Гэта яна арганізавала рад дэмантрацый у абарону дэмакратычных свабод. Гэта яна першая ў краіне заклікала венесуэльскую моладзь падтрымаць маладую кубінскую рэвалюцыю. Таму і зачыняліся ў бяссільной злосці перад нарастаючай хваляй народнага абурэння вокны да-

моў мясцовай алігархіі і баўгациі.

Рэакцыянеры не маглі дараўцаць свабодалюбівай дзяўчыне яе дзейнасці. У той дзень, калі дэмантрацыя набліжалася к канцу і калоны моладзі праходзілі міма змрочнага будынка Дыхепола (так называлася тады галоўнае паліцэйскае ўпраўленне), група працажных кубінскіх «гусанос», якія заселі на верхнім паверсе, адкрыла агонь і смяротна параніла Лівію Гувернёру. «Сябры! Перад паходам пастаўце маю труну пасярэдзіне ўніверсітэта. Я хачу ў апошні раз пабыць сярод сваіх таварышаў, з якімі паклялася зрабіць радзіму свабодай і шчаслівай!» — паспела прашаптаць дзяўчына, якой споўнілася ў той час толькі дваццаць год.

Смерть Лівіі Гувернёру узрушыла тады ўсю краіну — яе ведаў і любіў венесуэльскі народ. Газеты выйшлі з жалобнымі паведамленнямі, група дэпутатаў парламента паслала запытанне міністру ўнутраных спраў, а ў дзень яе паходу адбылася стотысячная дэмантрацыя працоўных Венесуэлы. Старшыня студэнцкага цэнтра Хувенсію Пульгар ад імя ўсіх прысутніх пакляўся над белай труной Лівіі Гувернёру працягваць справу, за якую аддала жыццё маладая венесуэльская герайня.

У той жа дзень група студэнтаў захапіла самалёт галяндской кампаніі «КЛМ», які ішоў на востраў Кюрасао, і прымусіла эkipаж зрабіць два кругі над Каракасам, раскідаючы над горадам лістоўкі, што заклікалі да бацькіў супраць рэакцыйнага рэжыму Бетанкура. Лістоўкі заканчваліся словамі: «...Мы патрабуем аднаўлення свабод, заваяваных нашим народам крыўёю яго лепшых сыноў і дачок. Наш баявы кліч — «Лівія».

З таго часу мінула ўжо

каля шасці год, але кожны год 1-га лістапада, у дзень гібелі Лівіі Гувернёру, праводзяцца масавыя дэмантрацыі ў абарону палітычных свабод, так званыя «акцыі Лівіі».

Пра гэтую трагічную гісторыю простай венесуэльскай дзяўчыны расказаў малады венесуэльскі камуніст, стрычечны брат Лівіі Напалеон Камеро, на руках якога яна памёrlа. У сваіх успамінах Напалеон Камеро, студэнт першага курса Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута, гаворыць:

— Лівія, старэйшая з восьмі дзяцей адной рабочай сям'і, не магла не стаць на шлях бацькіў, з дзіцячых год яна бачыла вакол сябе бесправственную галечу і прыніжэнне простага народа. Таму яна і ўступіла з васемнаццаці год у Камуністычную партыю Венесуэлы, дзе побач з Хесусам Фарыя, братамі Мачадо і іншымі камуністамі поўнасцю аддалася бацькіў за сапраўданне шчасце сваёй радзімы. Працы Леніна і Маркса былі настольнымі кнігамі Лівіі. Яе вельмі хвалявалі праўлемы безвыходнага становішча венесуэльскіх жанчын. За 6—8 балівараў, за якія нельга нават добра паабедаць, яны гнуць цэлы дзень спіну на самых брудных работах.

Лівія Гувернёру, як і Дора Мерседэс, што загінула ў час баявога задания, як і закатаваная ў засценках «мясцовага гестапа» Лідзія Альварадо, як сотні іншых герайні венесуэльскага народа, аддала сваё жыццё за светлу будучыню сваёй радзімы.

Вобраз Лівіі з'яўляецца сімвалам мужнасці і невычарпальнага натхнення для соцень новых прадстаўнікоў венесуэльскай моладзі, якія пакляліся ісці яе шляхам.

В. КУРАЧКІН

скім элементам, што ваша хайурсніца Нгуен Тхі Су трапіла ў руکі нашай арміі і вырашыла служыць сапраўдным інтарэсам нацыі. Слухайце, яна будзе з вамі гаварыць!

Зноў стала ціха, потым нехта іншы сказаў:

— Увага, слухайце нас у гроце! Зараз да вас звернецца ма-  
дам Нгуен Тхі Су!

Мінула яшчэ некалькі секунд, і, нарэшце, пачуўся голас, які ў гроце ўсе ведалі. Ясна і выразна прагучалі слова Су пад прасторным скляпеннем грота:

— Дарагія таварышы! Я — ваша Су!

Але, калі яна гаварыла далей, фразы набягалі адна на адну:

— Таварышы, папярэджваю вас: не піце вады з ручая! Не выпускайце з рук зброй! Вы — мачнейшыя за тых, хто вас абкружыў!

Астатнія слова Су прагучалі скорагаворкай:

— Усе вы здаровы? Дзіця маё жыве? Калі жыве, дайце знаць стрэлам — хачу парадавацца напасле...

Апошнія слова раптоўна абарвалася і прагучала, як крик. Пачулася лаянка. Дынамік сціх. У гроце ўсе паўскоквалі на ногі. Ба Рэн выхапіў пісталет і тро разы стрэліў у адтуліну грота. Бах, бах, бах! — прагучала ў ранішній цішыні.

Першы спахапіўся камандзір роты. Ён шалёна адштурхнуў палонную ад мікрафона. Ксам плюнуў у твар жанчыны і, калі яна са стогнам асела на зямлю, пачаў таптаць яе ботамі. З рота яе палілася кроў.

— Мая дачка жыве! Яна жыве! — шаптала Су. У яе позірку перамяшаліся радасць і смутак. Прыйгожая цёмныя вочы засвяціліся нейкім незвычайным святлом — яно выдавала пяшчоту, надзею і нянавісць, а ў самай глыбіні вачэй застыў больш расставання, якое не ведае новых сустрэч...

Пераклаў з французскай мовы  
Сямён ДОРСКІ.



Людміла Міхайлаўна Арлова.

## НА ПАЛЕСКАЙ ФЕРМЕ

Люда Арлова — са Смаленшчыны. Там яна нарадзілася і вырасла. Бегала па квяцістаму дугу, хадзіла ў лес, вучылася. Пасля заканчэння школы задумалася: куды далей? Бацькі-хлебаробы парайлі: «Застаўся, дачушка, у калгасе працаўаць». Люда згадзілася, толькі сказала: «Спачатку пайду вучыцца». І паехала паступаць у Клімавіцкі зааветэхнікум. Чаму ў Клімавіцкі? Ды таму, што гэта недалёка ад родных мясцін. І яшчэ дзяўчына

ведала, што ў Беларусі жывуць добрыя людзі, вельмі падобныя на смалян.

Пасля заканчэння тэхнікума яе накіравалі загадчыцай фермы ў брыгадзе «Палессе» калгаса імя Заслонава.

Сустрэлі маладога заатэхніка ў «Палессе» добра. Прыйшла на ферму — і ў людзей з'явілася такое адчуванне, быццам гэта дзяўчына жыве і працуе з імі ўжо не адзін год. «Адразу відаць: наша, сельская», — пераговорваліся паміж сабой даяркі.

Веды, атрыманыя ў тэхнікуме, спатрэбліліся Людміле ўжо з першых дзён працы. Яна склада строгі распарадак дня, удакладніла рачыёны кармлення жывёлы, абвязкі кожнага работніка фермы.

На Палескай ферме, як і на любой іншай, ёсьць свае перадавікі, ёсьць і такія, у каго не ўсё пакуль ладзіцца ў рабоце. Людміла заўсёды клапоціцца, каб перадавы волыт пераймалі ўсе жывёлаводы.

Бывае так, што чалавек робіць добра, а расказаць пра сябе і сваю работу не здолеет.

— Ядвіга, як табе ўдаецца надаць так многа малака? — пыталася Людміла ў лепшай даяркі Ядвігі Вашкінель.

— А што там расказваць? — шыра здзіўлялася Ядвіга. — Працую, як і ўсе...

Доўга выпытвала загадчыца фермы «сакрэты» перадавой даяркі. Цяпер ужо многія даяркі набліжаюцца да тых руляжоў, якіх дабілася Ядвіга Вашкінель. За дзвець месяцаў на ферме надоена ў сярэднім ад кожнай каровы звыш 2.000 кілаграмаў малака.

— Мне пашанцавала, што я трапіла сюды, у «Палессе», — гаворыць, смеючыся, Люда.

— Чаму ж вы так лічыце?

— Ды таму, што на нашай ферме працуе моладзь.

Калектыў сапрауды мала-

## Дэлегатка Рэспубліканскага з'езда калгаснікаў

дзёжны. Яны заўсёды разам: на рабоце, у кіно, на вечарах адпачынку. Часта, бывае, пад поўнач вяртаюцца хлопцы і дзяўчата з рэпетыцыі гуртка мастацкай самадзейнасці. І над прыціхлай вёскай, над садамі гучыць песня. Ядвіга Вашкінель любіць вось гэтую:

Дубочак зялёнецькі —

Іванька малодзенъкі,  
Ой-лі, люлі, ой-лі, ой-люлі,  
Іванька малодзенъкі...

Падхопліваюць песню Марыя Лапцева, Аня Жарын, Феня Дзямідава. І Люда Арлова спявае разам з усімі, як быццам нарадзілася і вырасла ў Беларусі, у вёсцы з прыгожай назвай Палессе:

Мае ўсе таварыши  
Даўно пажаніліся,  
А я, маладзюсенькі,  
Хаджу халасцюсенькі...

— Даярачки нашы дамоў пайшлі, — гавораць калгаснікі,


што заседзеліся позна ля сваіх хат. І ў гэтых словах угадваецца вялікая павага да маладых жыхароў вёскі, якія ўмеюць добра працаўца і добра спяваць песні...

...Памятаю нядайную сустрэчу з Людмілай і яе сяброўкамі па рабоце. Гэта было ў Паставах. У Доме культуры адбываўся раённая нарада прадстаўнікоў калгасаў, якая абмяркоўвала праект Прыкладнага Статута сельгасарцелі. Сталі называць дэлегатаў на рэспубліканскі з'езд калгаснікаў. Хтосьці прапанаваў: «Арлову Людмілу Міхайлаўну», Усе дружна прагаласавалі. А вышэй за ўсіх паднялі руکі, як мне здалося, даяркі Палескай фермы калгаса імя Заслонава, якія таксама былі на сходзе. Яны галасавалі за сваю загадчыцу, за сваю сяброўку.

А. ЮДЧЫЦ

Анатоль КРЫВІЦКІ

## Беларусь



Беларусь мая, мужная!  
Ты расціла сыноў, ды не з кволага семені...  
Нібы твой запавет,  
колас жытні бяру,  
Тут зярніты таго працавітага племені,  
Што насенне ўзрасцілі ў цяжкую пару.  
Беларусь мая, моцная!  
Твае думы —  
цымбалы спявалі пяўчыя,  
Каліноўскага голас —  
маенткі паліў,  
І Купалавы песні прызыўна кіпучыя,  
Нібы рэчак вясновых шырокі разліў.  
Беларусь мая, вечная!  
Векавечных бароў чую гоман натруджаны,  
Песню мудрую слухаю сініх крыніц,  
Дзе прасторы сцягамі чырвонымі збуджаны,  
Дзе агонь Вечнай славы на плошчы гарыць!  
Беларусь мая, слаўная!  
Я табой ганаруся, як матчынай ласкаю,  
Моц бяру у цябе ад нязломных дубоў.  
Паўстае твая ява цудоўнаю казкаю:  
Дужым МАЗАўскім гулам, у зорках капроў.  
Я з табою навек,  
Я твой сын.  
Мая родная маці,  
Мая Беларусь!

Міхась ПАРАХНЕВІЧ

## Далёкая вясна

Зноў хмурыцца імжою  
сіняватай...  
Дзень добры, вёска даўняе  
вясны!..  
Тады я стрэў цябе ля гэтай хаты,  
І ты прыйшла навекі ў мае сны.

Нямала я блукаў па свеце  
белым  
Пасля часіны развітальнай той.  
Хадзіў з адной, а ты мне сэрца  
грэла,  
Спяваў з другой, а чуў я голас  
твой.

Мы ў маладосці шмат не  
разумелі,  
А лёс не ліст, не утрымаць  
рукой.  
Гады прайшлі, і вёсны праляцелі,  
Ізноў ля хаты я стаю тваёй.  
Я зразумеў: сустрэча будзе  
лішній,  
Другога лашчыць кос пушыстых  
шоўк.



Няхай спакойна пад знаёмай  
вішніяй  
Дачка гуляе з лялькай-галышом.  
Няхай над хатай будзе мірным  
неба,  
І сад квітнее ў тваіх мірных  
снах.  
Пайду цішком. І, мусіць, гэтак  
трэба.  
Бывай, мая далёкая вясна!

Алег ЛОЙКА

## Каторы ўжо раз закаханы...

Каторы ўжо раз закаханы  
У цябе я —  
дзесяты, соты!..  
Перахоплівае дыханне,  
Як ты парушаеш самоту.  
Променем сонца ласкавым,  
Цёплым, як ён, і няўлоўным  
Прыходзіш у сон светлай  
явай,  
Яву — сном робіш  
чароўным.

З поля прыходзіш — сэрца  
Пяе жаўруком нестрымана.  
З бору прыходзіш — рвецца  
Да сонца сасонкай з туману.  
З лугу прыходзіш — вочы,  
Як подых атавы надрэчнай,—  
Бусел клякоча-прабочыць  
Атаве расці нашай вечна...

Ці позніх зарніц калыханне,  
Ці ліўняў ліпнёвых грымоты,  
Перахоплівае дыханне...  
Дзень добры,  
шчасце маё ты!..

Філіял фабрыкі імя Крупской у г. Дзяржынску.



# ПАШЫТА

мясціліся цэхі па пашыву паліто і касцюмаў, падрыхтоўчы і раскройны цэхі. А ў 1965 годзе наша фабрыка рэарганізоўваецца ў буйнае мінскае швейнае аб'яднанне імя Крупской з двумя філіяламі — у Барысаве і Дзяржынску. З таго часу рэзка мяняецца і наш асартымент і наша рэпутацыя сярод тых, для каго мы працуем. Ствараюцца новыя мадэлі адзення, удасканальваецца іх канструкцыя, адпрацоўваецца тэхналогія па кожнаму віду асартыменту.

Думаю, што не памылюся, калі скажу, што паліто «джэрсі» з футравай аддзелкай, на ўцепленай падкладцы з задавальненнем носяць многія нашы жанчыны.

Не скардзяцца, пэўна, і на футравыя паліто, і на мужчынскія сарочки, і на многія іншыя вырабы фабрыкі.

«Работніца і сялянка» знаёміць у гэтым нумары сваіх чытачоў з некаторымі нашымі сённяшнімі мадэлямі. Я хацеў бы называць вам людзей, якія працавалі над гэтымі мадэлямі, пакінулі ў кожнай з іх і сваю творчасць, і фантазію майстроў адзення, і, безумоўна, кавалячак сваёй душы.

Аўтарам большасцей ма-

У 1930 годзе на ўскрайніне Мінска, у раёне Чэрвеньскага рынку, выраслі карпусы новай, на той час вялікай фабрыкі. Гэта было адно з першых прадпрыемстваў, пабудаваных Савецкай уладай, і рабочыя фабрыкі з гордасцю прысвоілі ёй імя Крупской. Фабрыка шыла бялізуны, лёгкае адзенне. Ішлі гады... Адна пяцігодка змяняла другую, і наша фабрыка набірала сілу і моц, павялічвала свой асартымент.

Пасля вайны пачалося другое жыццё фабрыкі. Паскоранымі тэмпамі аднаўляліся карпусы, абсталяванне — і вось зноў «Крупская» пачала апранаць людзей, пастаўляць

у магазіны сваю сціплую, але вельмі патрэбную ў той час прадукцыю. Памятаеце, гэта былі паліто з шэўфуту, «плюшаўкі», якія служылі сваю добрую службу нашым жанчынам, жаночыя касцюмы, мужчынская бялізна. У 1950 годзе замест старога, драўлянага, узводзіцца новы трохпавярховы корпус, дзе раз-

Паліто зімовае.



Паліто дэмісезоннае з «джэрсі», аздобленая футрам.

Паліто дэмісезоннае.

Паліто зімовае і футра.

Паліто дэмісезоннае на паралоне.

Фота Е. Брыля.



# А НА „КРУПСКАЙ“

дэлей з палатна «джэрсі» з'яўляеца мастак Уладзімір Ярошчук, а над канструкцыяй гэтых мадэлей працавалі канструктары Марыя Стравойтава, Галіна Бублінёўская, Людміла Касіловіч, Людміла Маленка, лабаранткі Ядвіга Мухамор, Эна Колтун, Вольга Свірыд. Стараннем і працай канструктараў Розы Кунцэвіч, Людмілы Касіловіч, той жа Марыі Стравойтавай былі створаны і падрыхтаваны да запуску ў вытворчасць мадэлі жаночых футравых паліто. У гэтых модных і прыгожых вырабах нашай фабрыкі ёсьць вялікая доля працы канструктараў Наталлі Фядотавай і Людмілы Маленка.

Я называў імёны і прозвішчы людзей, якія працујуць у эксперыментальным цэху, калі так можна сказаць, ля кальскі новага адзення. Зразумела, можна было б называць яшчэ многіх-многіх людзей, работніц нашага шматтысячнага, у асноўным жаночага калектыву, якія ўносяць сваю долю працы ў ваша паліто, касцюм, футра.

Якія планы нашай фабрыкі на будучыню? З пашырэннем вытворчых магутнасцей прадпрыемства і яго філіялаў, за лік лепшага тэхнічнага аб-

сталівання, паляпшэння яго ўмоў працы ў бліжэйшым будучым мы маем намер значна павялічыць выпуск усіх швейных вырабаў. Гэта значыць, што ў магазінах для вас, дарагія пакупнікі, з'явіцца большая колькасць тых самых паліто з «джэрсі», якія вам спадабаліся, футравых паліто пад норку, каракуль, цыгейку. Будзем думаць над удасканаленнем мадэлей, шукаць новыя, модныя фасоны.

Хацелася б выказаць адно пажаданне. Фабрыкам, якія выпускаюць тканіны для верхняга жаночага адзення, трэба неяк больш аператыўна паварочвацца, распрацоўваць і выпускаць новыя тканіны, паспяваць у нагу з модай, з патрабаваннямі пакупніка. Ну і з фурнітурай у нас, як і на многіх іншых прадпрыемствах, таксама бываюць перабоі і непаладкі. Новы завод фурнітуры, які створан у Мінску, пакуль яшчэ не можа задаволіць нас ні якасцю сваіх вырабаў, ні разнастайнасцю. А, між тым, кожнаму вядома, што ад аздобы ў многім залежыць знешні выгляд верхняга адзення.

Мікалай СЫСАЎ,  
галоўны канструктар  
фабрыкі імя Крупской.



Традыцыйныя сустрэчы з рабочымі фабрыкі.



Марыя Станіславаўна СТАРАВОЙТАВА, старшия канструктар эксперыментальнага цэха. Працуе на фабрыцы пятнаццаць гадоў.





«Падарожжа па Дняпры»  
(Я. Колас і Я. Купала).  
Карціна мастака  
З. Паўлоўскага.

**У** ЛІСТАПАДЗЕ гэтага года спойнілася 87 год з дня нараджэння Якуба Коласа. Прапануем чытачам пісъмы і старонкі жыцця народнага паэта з гадоў Вялікай Айчыннай вайны.

У час Вялікай Айчыннай вайны Якуб Колас жыў і працаваў у Ташкенце. Нягледзячы на тое, што паэт апынуўся ў цяжкіх умовах, ён, не марнуючы часу, прымаецца за творчую працу, піша вершы, паэмы, фельетоны, публіцыстычныя артыкулы, прасякнутыя нянаўісцю да нямецка-фашысцкіх захопнікаў, нязломнай верай у перамогу над ворагам.

Аб заходжанні Якуба Коласа ў Ташкенце, аб яго жыцці, творчай і грамадской дзейнасці, дружбе з узбекскімі пісьменнікамі напісаны вершы, артыкулы, успаміны. Гэтыя матэрыялы друкаваліся ў газетах і часопісах, змешчаныя яны і ў кнігах аб дзейнасці беларускага песняра, якія выпусціла выдавецтва «Навука і тэхніка».

Багатая і разнастайная перапіска Якуба Коласа, яго не апублікованыя раней вершы і артыкулы надрукаваны ў 12-томным Зборы твораў народнага паэта.

Аднак і да гэтага часу выявляюцца новыя факты з жыцця і дзейнасці Якуба Коласа, но-

выяя дакументы, фотаздымкі, пісъмы, неапублікованыя матэрыялы, якія значна ўзбагачаюць біяграфію і творчае аблічча выдатнага песняра беларускага народа.

7 лістапада 1942 года ў Ташкенце адбыўся вечар, прысвечаны светлай памяці Янкі Купалы, які ўсяго некалькі дзён не дажыў да свайго шасцідзесяцігоддзя. На вечары з дакладамі аб жыцці і творчасці Янкі Купалы выступілі вучоныя, рускія і беларускія пісьменнікі. З гэтага выпадку Якуб Колас паслаў жонцы Янкі Купалы пісъмо. Яно захоўваецца ў фондах музея Янкі Купалы. Якуб Колас пісаў:

«Дарагая Уладзіслава Францаўна!

Ніколі не думаў я, што мне прыйдзеца пісаць Вам пры такіх цяжкіх абставінах, калі на ўсіх нас, хто ведае Янку, хто з ім жыў, наваліцца такое вялікае гора. Ад усяго сэрца выказываю Вам маё сардэчнае спачуванне ў Вашым вялікім горы. Але гэта не толькі Ваша асабістая гора — гаруем усе мы. Не верыцца мне, што ўжо не сяду я болей побач з Янкам за адным столом. Але што паробіш? Так, відаць, судзіла ўжо доля. Ніколі не думаў таксама я, што страта Янкі таксама вострым нажом

пройдзе ў сэрцы. А за апошні час мы так мала абменьваліся думкамі, словамі, пісъмамі. Таксама цяжка і тое, што ў апошні час мы жылі так далёка адзін ад другога.

Учора, у дзень яго нараджэння, мы наладзілі ад нашай Акадэміі жалобны вечар памяці Янкі. Многа было нашых беларусаў. Усе, хто толькі мог, прыйшлі ўшанаваць памяць свайго друга, лепшага песнярабаяна. Выступаў на вечары і я. Рабіў невялікі даклад на тэму: «Янка Купала і яго пазіція». Сягоння ў Маскву па радыё павінны перадаць мой верш, прысвечаны светлай памяці Янкі: «Над маглай друга». Верш перакладаў Гарадзецкі, і ў яго перакладзе мы перадаем у Маскву. Гэты верш па-беларуску і ў перакладзе Гарадзецкага я пасылаю Вам, як мой невялікі дар памяці лепшага друга. Пасылаю Вам і запрашальны білет, у якім названы даклады і дакладчыкі. Вечар быў надзвычай шчыры, цёплы, сардэчны. Нашы даклады, прысвеченныя Янку, мы хочам выдаць асобнаю кніжкаю.

Напішице нам некалькі слоў. Марыя Дэмітраўна, Данік і Міхась сардэчна Вам кланяюцца і падзяляюць наша агульнае вялікае гора...

# У ЦЯЖКІ ЧАС ВАЙНЫ СУРОВАЙ

Прыяцельскі цісну Вашу руку, жадаю Вам сілы, здароўя.  
Якуб Колас».

Даклады, як і піша Якуб Колас у пісьме да Уладзіславы Францаўны, былі ў хуткім часе падрыхтаваны навуковымі супрацоўнікамі Інстытута літаратурыв АН БССР да друку і выдадзены на рускай мове асобнай кнігай пад загалоўкам «Памяці Янкі Купалы» (выдавецтва АН БССР, 1943 год).

2 лістапада 1943 года Колас развітаўся з узбекскай зямлёй і паехаў на захад... Ехаў ён праз Казахстан. «Зямля, за неявлікім выключэнням, была прыпудрана снегам... З Урала мы ўбачылі яснае неба і ласкае восеньскае сонца. Калі не памыляюся, 6-га вечарам у Чкалаве пачулі радасную вестку аб узяцці Кіева. У дарозе святкаваў дзень свайго нараджэння — 3.XI... У Москву прыехалі са спазненнем, ішоў мокры снег. Я непакоіуся, ці атрымаюць тэлеграму ў Москве... У Москве нас сустрэла цэлая грамада народу: Міша (брат жонкі паэта М. Д. Каменскі, — М. Ж.), Данік (старэйшы сын паэта), Лынькоў, Броўка, Глебка, Гурскі, — запісваў паэт.

Адразу паехалі да М. Д. Каменскага ў Клязьму. Але неўзабаве Колас зноў у Москве — прымае ўдзел у сесіі Вярховага Савета, а таксама ў пленуме Камітэта па дзяржаўных прэміях.

Нарэшце Якуб Колас зноў убачыць родную Беларусь! Ён збіраецца на сесію Вярховага Савета БССР, у вызвалены ад нямецка-фашистскіх захопнікаў Гомель. 14 сакавіка прыехаў у Нова-Беліцу. Тут, у клубе запалкавага камбіната, што ўцалеў ад варожай бамбёжкі, адбывалася сесія. Якуб Колас выступіў з прамовай. Ён сказаў: «Сёння, калі мы праводзім нашу сесію на глебе роднай зямлі, мне хочацца пакланіцца ёй і яе народу за іх бязмерныя пакуты. Усе мы адчулі і перажылі вострае пачуццё суму і болю па роднай зямлі. Мы пазналі горыч цяжкай, змушанай разлуکі з ёю і са сваім народам. Праз гэту разлуку мы яшчэ мацней палюбілі сваю краіну, спаленую і параненую, апаганеную і патоптаную табунамі гітлеравскай двуногай жывёлы. Мы яшчэ бліжэй пазналі і глыбей ацанілі свой герайчны шматпакутны народ. Многа цяжкіх лет было ў гісторыі беларускага народа, шмат гора і няшчасця перанеслі яго плечы, але ніколі не гнуліся яны безнадзеяна і пакорна пад ударамі жыццёвой нягody, пад цяжарам чужаземной навалы. Мужна і стойка, не падаючы духам, змагаўся беларус за сваю чалавечую гонастцю. У горне барацьбы і па-

куты гарставалася, як стала самай высокай якасці, яго воля, сіла і жыццястайкасць. І гэтых сіл яго душы не пахіснуў ніякі вораг».

Гаворачы далей аб гераймезы сіноў і дачок беларускага народа, Якуб Колас сказаў, што нашы дзецы і ўнукі будуть складаць пра іх песні і легенды.

Тады ж Якуб Колас агледзеў Гомель і яго ваколіцы і напісаў артыкул «На руінах Гомеля», які быў надрукаваны 31 сакавіка 1944 года ў газете «Савецкая Беларусь».

Якуб Колас пабываў і ў мястэчку Азарычы, дзе быў фашистскі лагер смерці, сустрэўся з людзьмі, якія перажылі здзекі захопнікаў. Паэт з'ездзіў у Калінкавічы, дзе ў памяшканні гарадскага клуба размісцілі вызваленых з Азарыцкага лагера вязняў. Праўражанні ад гэтай паездкі пісьменнік расказаў крыху пазней у артыкуле «Лагер смерці».

У скорым часе па прыездзе ў Беларусь атрымаў я Ваша пісьмо. Роўна месяц таму, 12. III, я ездзіў у Нова-Беліцу, прыгарад Гомеля, на сесію Вярховага Савета БССР... Ад'ехаўшы кілометраў сто, а можа і меней, ад Москвы, падаем у зону, дзе кіпелі бітвы. Нідзе няма цэлае станцыі. Навокал руіны, бітая тэхніка, гарэлія танкі, вагоны. Усё гэта валаеца пад адхонам. Калі я пабачыў родныя беларускія землі і лясы, дык мяне ахапіла такое пачуццё, што мне захацелася плаць, — успамінаў потым Колас пра гэтую сустрэчу з бацькаўшчынай у пісьмах да Эдзі Агніцвет, якія яна перадала музею Якуба Коласа.

Вярнуўшыся ў Клязьму, народны паэт працаваў над новымі раздзеламі пазмы «Адпата».

У хуткім часе быў вызвалены ад нямецка-фашистскіх захопнікаў Мінск. Туды выехалі беларускія пісьменнікі і грамадскія дзеячы. Якуб Колас таксама пачаў збірацца ў Мінск. Неўзабаве народны паэт прыехаў у Беларусь. Аднак з прычыны хваробы жонкі вымушан быў зноў вярнуцца ў Москву. «Учора прыляцеў з Мінска, — піша Колас у адным пісьме. — У Мінск я выехаў 3. XII... У Мінску покі што цяжкавата. Але горад ажывае. З вясны пачнуцца вялікія аднаўленчыя работы».

11 чэрвеня 1945 года Колас паведамляе знаёмай: «Заўтра выяджаю ў Мінск».

Вярнуўшыся ў Мінск, Якуб Колас нізка пакланіўся роднай беларускай зямлі і адразу ж узяўся за працу.

М. ЖЫГОЦКІ,  
супрацоўнік музея  
Якуба Коласа.

Мама, пачытай!

# МИШКА

Віталій КОСТЫЛЕЎ

## Апавяданне

Дарослыя стамляліся на рабоце за дзень і весці коней на пашу давяралі нам, хлопцам.

Весела імчацца на борздым кані. Вечер спявае ў вушах. Сэрца замірае.

Толькі здымуць хамуты з коней — мы ўжо сядзім верхам. Толькі на старога Мішку садзіцца ніхто не хацеў. Худы ён, скура ды косці.

Адпускаць Мішку без седака нельга. Дарога лесам. Паверне ў гушчар — шукай тыдзень, пакуль сам да вёскі не выйдзе.

Аднойчы паспрачаліся хлопцы, чыяя чарга весці Мішку ў начлег, і рашилі, што ехачь мне. Слова не далі сказаць, ускочылі на коней і запылі па дарозе.

Што рабіць? Узлез я на востры Мішку хрыбет і са злосцю ўдарыў каня дубцом. Мішка брыкнуў заднім нагамі, я з размаху пераляцеў цераз яго галаву і ўдарыўся аб камяністую дарогу. У вачах пацымнела, я страсті прытомнасць.

Калі ачомаўся — здался мне, што па твары водзяць мокрай анучай. Расплюшчыў вочы: стаіць нада мною Мішка. Гэта ён мяне языком ліжа.

Падымаюся — ногі як нахом рэжа. Узлезці на Мішку не магу. Сеў на зямлю, хоць плач.

Гляджу: конь падгінае пярэднія ногі, апускаеца на калені. Я спачатку спалохаўся: што з ім? А ён на мяне касавурыцца, чакае.

Няўко для мяне апускаеца?

Мішка чакае. Я так-сяк запоўз на Мішкув спіну, і конь асцярожна падняўся.

Ну, малайчына, думаю. Толькі куды ехачь? На лбе ў мяне вялікая шышка, з локця кроў сочыцца. Дадому? Прастаіць тады Мішка ўсю ноч у канюшні ля сухога сена.

Паехаў на пашу. Насустрэч хлопцы, яны паспелі ўжо адвесці коней. Я аб'ехаў іх бокам, каб не ўздумалі сцебануць чым-небудзь майго Мішку.

Дома я расказаў пра ўсё. Маці не паверыла. Пабіўся з некім, кажа. А бацька сказаў:

— Нічога дзіўнага. Мішка два гады пры партызанскім атрадзе служыў. На ім раненых вазілі. Санітары дрэсіравалі яго, вучылі. З таго часу столькі год мінула, а не забыў Мішка. Залаты конь!



# ДРУГІ ВАРЫЯНТ

Святлана КЛІМКОВІЧ



Мал. К. Ціхановіча

Даўно асыпалася лісце, імжэў халодны даждж, але вячэрні горад здаваўся яшчэ прыгажэйшым. Мокры асфальт адлюстроўваў агні ліхтароў і рэклам, успышкі аўтамабільных фар і бягучыя агенчыкі ліфтаў. Мільгалі рознакаляровыя плашчы і парасоны, людзі, размаўляючы і смеючыся, прабягали міма Валеркавай лаўкі.

— Памятаеш, Валерка,— гучэў голас Ніны,— у мінульм годзе ў гэты дзень ужо ішоў снег.

— Так, і ў цябе раставалі сняжынкі на вейках. Мы сядзелі на гэтай лаўцы і да маўляліся сустрэцца тут жа праз год, што б' ні здарылася. Я не ўяўляў тады, колькі можа здарыцца за год.

— У дваццаць год шмат чаго не ўяўляеш. А потым прызвычайваешься да того, што лёс кідае цябе то ўверх, то ўніз. І чым вышэй уверх, тым больш балюча падаць.

— Толькі навошта ты бярэш на сябе ролю лёсу? Усё залежыць ад цябе адной.

— Пра дыплом табе трэба думаць, а не пра мяне.

— Вось-вось, скажы мне яшчэ, што ты старэйшая за мяне на восем год, што ў цябе сын у першым класе, што ў маіх бацькоў будзе інфаркт... Як быццам ты не разумееш, што мне пляваць на гэтыя восем год, што бацькі нікуды не дзенуцца і пра Паўліка твайго я буду клапаціцца не горш, чым калі б мне было сорак...

— І на бацькоўскія сходы будзеш у школу хадзіць...

— І буду!

— Добра, добра, скажам там, што ты брат Паўліка, мой старэйшы сын.

— Ды кінь ты, хіба ў гэтым справа? Проста, мусіць, не ўсе людзі ўмеюць кахаць. Бываюць жа, напрыклад, сляпяя ад нараджэння. Як ім раскажаш пра вясёлку?

— Бываюць, Валерычак. Толькі ўлічы, што сляпымі становяцца часам і пасля нараджэння. Напрыклад, калі ім лінуць у очы сернай кіслатой.

— Як ты мне?

— Не, гэта толькі халодная вадзіца. Кіслатой — інакш...

— Але ж ты вярнулася да мужа?

— Я не пра яго...

— Ну добра, цябе хтосьці вельмі моцна пакрыўдзіў. Цяпер ты мяне, а потым я кагосці. Што тады будзе на свеце?

— Валерка, а табе не абрыйда мяне ўвесе час папракаць? Ты калі-небудзь бачыў гадзіннікі з рознымі маятнікамі, якія вісяць побач? Некаторы час здаецца, што яны стукаюць у лад, а потым зноў пачынаюць ісці ўразброд. Так і людзі, калі ў іх розная хада.

— Я разумею, што ты хочаш сказаць, толькі ты вельмі спрашчаеш. Я пароўнай бы нас хутчэй з рэзаніруочымі струнамі.

Мая вельмі моцна гучэла, і ў цябе ў душы штосьці адгукнулася...

— Тым больш, чым жа я вінавата?

— Тым, што ўсё гэта няпраўда! Нінка, любая, ты успомні, якая ты год назад была прыгожая, ты праста свяцілася, на цябе ўсё прахожыя азіраліся. А цяпер, калі ты ўсё абдумала, узважыла, зрабіла так разумна, як толькі маглі жадаць сваякі і суседзі, на цябе балюча глядзецы. Я часта стаю на другім баку вуліцы, калі ты ідзеш з работы такая стомленая, такая худая...

— Я стамляюся на працы.

— Няпраўда. Ты праста ўся пагасла.

— Валерка! Ну, пасправуй мяне зразумець яшчэ раз. Ты разумны, здольны, праз паўгода цябе чакае аспірантура. Ты павінен вучыцца, адпачываць, нарэшце, веселяцца, як усе твае сябры. Дык чаму я павінна ўзваліць на твае плечы майго сына, кватэру з пачным ацяпленнем, хворую маці — ты ж ведаеш, што такое догляд чалавека, прыкаванага да пасцелі? Усё гэта — і ты, такі непрыстасаваны, выпеставаны сям'ёй. Калі я гаварыла з твой мамай, я ўвесе час думала: а калі б Паўлік, мой сын, апынуўся на твай месцы? Ведаеш, я таксама была б супраць.

— Чаму?

— Хіба я толькі што не растлумачыла?

— Мы гаворым з табой, як героі з розных кніжак. Тоё, што немагчыма ў твой мамай, я ўвесе час думала: а калі б Паўлік, мой сын, апынуўся на твай месцы? Ведаеш, я таксама была б супраць.

— Мы проста гаворым на розных мовах.

— Так, ты гаворыш на мудрай і цвяроўзай мове дарослых людзей. Як я ненавіджу гэтую мову! Не, гэта праста дзіўна: усе, усе ведаюць, што мне трэба для шчасця, — і бацькі, і сябры. Толькі нікому ніяма справы, што мне без цябе наогул жыць не хоцацца, ні шчаслівым, ні няшчасным. Ды што гаварыць пра іх! Нават ты, калі перад табой стаў выбар...

— Вось тут ты памыляешься, Валерычак. Выбар у мяне быў небагаты: ці ты ўсё жыццё шкадаваў бы, ажаніўшыся са мной, ці будзеш ўсё жыццё шкадаваць, страціўши мяне. Мяне больш задавальніе другі варыянт.

...Хтосьці крануў яго за плячо. Валерка ўзняў галаву. Перад ім стаяў хлопец з павязкай дружынніка на рукаве.

— Я пытаяўся, ці не знайдзеца ў вас закурыць.

Валерка моўкі працягнуў яму пачак з цыгарэтамі. Той падзякаў, але не спяшаўся адысці ад лаўкі, і Валерка зірнуў на яго з адкрытай варожасцю.

— Я яшчэ хацеў задаць вам адно пытанне, — раптам сказаў хлопец. — Вы не злуйце, калі ласка, але я даўно тут дзяжуру і міжволі звярнуў на вас увагу. Вы цэлы вечар сядзіце тут адзін, курыце цыгарэту за цыгарэтай і нічога не заўважаеце. А даждж мацнене. Дык вось, ці ўпэўнены вы, што запаленне лёгkіх паможа вырашиць хоць адну з вашых проблем, у чым бы яны ні заключаліся?

Толькі цяпер Валерка заскучыў, што прамок наскрозь. Адказваць не было чаго, ды і не было патрэбы, ён паслушмяна падняўся з лаўкі і пайшоў да бліжэйшага канца бульвара. Голос Ніны ўсё яшчэ гучай у вушах, яе думкі цяклі адна за адной з не ўласцівай ёй паслядоўнасцю — усе іх ранейшыя доўгія размовы зліваліся ў адну ў австронай Валеркавай памяці.

Вядома, яму даўно час дадому. Ніна не прыйдзе. Яна выбрала другі варыянт.

# «АДЧЫНІЦЕ МНЕ ДЗВЕРЫ!..»

Кепска чалавеку зрабілася ўначы. Чалавек прачнуўся ад таго, што раптам адчуў: памірае!.. У мозгу, расколатым страшным болем, успыхнула цъмянім агеньчыкам: трэба клікаць людзей на дапамогу... Апошнім намаганнем волі чалавек паспрабаваў узніць галаву і тут жа — агеньчык патух — страктую прытомнасць. Стогну яго не пачуў ніхто.

Чалавек жыў адзін.

Ачнуўшыся, чалавек споўз з пасцелі, дапоўз да дзвярэй (свядомасць падказвала: «Толькі не ўставай на ногі! Толькі не ўставай...») і — адкуль узялася сіла — адамкнуў іх і выпаўз на лесвічную пляцоўку. Шукаць паратунку ў людзей, у суседзяў.

За першымі дзвярыма жылі трое: глухая, за восемдзесят гадоў, старая жанчына, яе дачка, прыкананая хваробай да ложка, і доччын гаспадар, здаровы малады мужчына. Першыя дзверы не адчыніліся: старая не чула, хворая сама стагнала, мужчына, як і штодня, як і заўсёды, спаў п'яны.

З-за другіх дзвярэй азваўся нездаволены сонны голас: «У нас няма тэлефона. Хуткую дапамогу выклікайце з аўтамата!»

За трэцімі дзвярыма чуліся крокі, чуліся галасы — наперабой — жаночы і мужчынскі: «Міша, Міша, просяць хуткую дапамогу выклікаць...» «Ты ведаеш, хто там яе просіць? Я зараз зніму трубку і міліцию паклічу!» «Жанчына просіцца...» «Ну, і што з таго, што жанчына — ты яе ведаеш?..»

Бразнулі некалькі разоў замкамі, відаць, правяралі — і за трэцімі дзвярыма людзі прытайліся ці мо, супакоенія надзейнымі запорамі, леглі ў пасцель.

...Стогны на пляцоўцы пачула жанчына з першага паверха. Яна калыхала дзіця і пачула: стогне чалавек. Яна пакінула дзіця ў калясцы і, як была, у начным халаціку, кінулася на дапамогу таму, хто можа паміраў і прасіў ратунку. Каб выклікаць «хуткую дапамогу», ёй давялося бегчы да аўтамата аж на рог вуліцы — суседзі, у якіх быў тэлефон і былі надзейныя замкі, і ёй не адчынілі! Яна не адступілася ад чужое бяды, аж пакуль не прыехалі дактары.

А тым часам людзі-суседзі за начнымі дзвярыма іх толькі што збудаванага вышыннага дома на Партызанскім праспекце спалі і снілі сны...

\*\*

У гэтым кароткім уступе без імен і прозвішчаў, без дакладнага адреса няма «мастакага домуслу». На жаль, усё, што тут расказаны, документальная праўдзівае. І я не сумняваюся, што той, пра каго пішуцца гэтыя радкі, пазнае сябе, калі толькі будзе чытаць іх. І можа абудзіцца і загарыцца сумленне, можа сорам — хоць перад уласнымі дзецьмі — апаліць твар і кальне ў сэрца: такое ж можа здарыцца і са мною... Ад гэтага — на ўсё жыццё — ніхто не застрахаваны!

І што было б, якім жудасным здаваўся б нам свет і людзі, каб на заклік адчыніцца: «Адчыніце мне дзверы!..» — дзверы замыкаліся на запоры, а людзі за дзвярыма глухлі і нямелі?..

Я пішу пра гэты выпадак, каб перайсці да другога рассказу, пра тых людзей, якія ўсё сваё жыццё — з маладосці да старасці — аддаюць другім людзям. І гэта не лічыцца ні дабрачыннасцю, ні подзвігам — гэта ўсёго толькі, як у кожнага з нас, штодзённая работа. Работа — ратаваніе, аблегчваць пакуты, абавязваць і тады нават, калі ўжо няма надзеі... І пры гэтым ні словам, ні позіркам урач не павінен паказаць, што і ён чалавек з плоці і крыві, што і ў яго ёсць сэрца, якое баліць, ёсць слёзы, што і самому яму, часам, ой як патрэбна падтрымка... Гэтыя думкі прыходзяць да мяне кожны раз, калі я страчаюся з урачамі — часцей за ўсё тады, калі яны лечаць не мяне, а некага. Калі мы хворыя, мы тады заняты пераважна ўласнаю хваробай і ні да кога нам няма справы... Усведамленне зробленага прыходзіць да нас толькі тады, калі нам ужо нішто не пагражает...

«Я некалькі год быў прыкананы да ложка, а цяпер я хаджу на ўласных ногах! Урачы паставілі мяне на ногі, і хоць я жыву на зямлі 66 год, такіх залатых людзей я яшчэ не бачыў, не страчаў».

«Самаму дарагому і любімаму чалавеку Ларысе Паўлаўне Голес дзяякую ад усяго сэрца за той клопат, які я адчуваў штодня, пакуль лячыўся ў яе».

«Я, Аўручка Соф'я Аркадзьеўна, да сэрца кранута дабратую і шчырасцю ўрача Валянціны Канстанцінаўны Хасінёвіч. Дзяякую ёй і ніколі не забуду».

«Глыбокаважаная Людміла Мікітаўна! Пакідаючы бальніцу, я ад усяго сэрца выношу Вам падзяку за тое, што Вы гэтак мужчна змагаліся за маё жыццё і вярнулі яго мне».

А вось яшчэ адна падзяка ветэрана вайны:

«Ад усяго сэрца дзяякую ўсім дактарам неўралагічнага аддзялення, усім сёстрам і санітаркам, усім работнікам харчовага блоку за іх добрыя і сардечныя адносіны да мяне асабіста і да ўсіх маіх таварышаў па палаце».

...Можна было б, вядома, пералічыць усе прозвішчы. (Дарэчы, неўралагічнае аддзяленне 6-й мінскай бальніцы мае ўсёго толькі чатырох урачоў: загадчык аддзялення Шульга Людміла Мікітаўна, яе намеснік Хасінёвіч Валянціна Канстанцінаўна і дактары Голес Ларыса Паўлаўна і Ахрэмэнка Аляксандра Якаўлевіч. Медыцынскіх сясцёр — 13. Санітарак — 5 чалавек.) Можна было б падаць біяграфіі кожнага медработніка — факты жыцця і да іх паслужбовы спіс. Можна было б сказаць, што аддзяленне, якое працуе (разам з усёй бальніцай) ўсёго яшчэ толькі чатыры гады, жыве з дня ў дзень пошукамі і ўдасканаленнем і новых метадаў лячэння, і стылю работы, і стылю ўзаемадносін — і з хворымі і паміж супрацоўнікамі.

Неабходна сказаць таксама, што цяжкасцей яшчэ не менш, чым перамог. Тым даражэйшая кожная перамога. Уявіце сабе: пакласці ў палату чалавека без мовы, пазбаўленага рухомасці ў руках і ногах — і праз два месяцы выпісаць яго з гэтае сааме палаты зноў на ногах, зноў са смехам на вуснах...: Думаецце, не «ўрастает» ён за гэтыя два месяцы ў сэрца ўрача? Думаецце, урач гэтак хутка забудзе дні і ночы, якія правёў ён калі таго ложка? Прыймі, сам ён, хворы, і не здагадваўся нават, як вагаліся шалі, як яны цягнулі ўніз... Не здагадваўся, бо поруч з ім стаяў, як белы анёл-збавіцель, доктар, якому ён верыў, як Богу... і гэта вера памагла ім абаім... Куды цяжэ быве там, дзе няма веры (а бывае ж і гэтак), і дзе яе трэба ўсяліць: дотыкам рукі, позіркам, усмешкаю, а часам і сярдзіта накрычаць!..

І не верце таму, хто кажа, што дактарам «усё роўна», што дактары не плачуть... Проста мы не бачым іх слёз і не адчуваём іх болю. Гэтым яны нас таксама ратуюць — ад нашай хваробы, ад нашай уласнай слабасці...

Урач не мае права адмовіць. Не мае права не памагчы. Ён заўсёды памятае: з таго дня, як прыняў ён клятву Гіпакрата — ён абавязаны!

А мы?

Чуеце? Зноў нехта стукае: «Адчыніце мне дзверы!..»

Алена ВАСІЛЕВІЧ

Так пачынаецца рабочы дзень у аддзяленні. Ідзе «пяцінунка».

Фота М. Мінковіча.



## ТРАКТАРЫСТКА

Аня вярталася дамоў позна. Нейкае новае пачуццё поўніла грудзі, хацелася спяваць ад радасці. Тоё, аб чым яна ўпоймала ўсесь апошні час, збылося: камсамольская ячэйка вёскі Новая Гайна прыняла яе, Анюю Рыбчык, у свае рады. Маці адразу заўважыла, што ў дачкі адбылася нейкая падзея.

— Што гэта з табою, Аня? Чаго ты такая ўсхаўляваная?

— Мяне прынялі ў камсамол, мама.

— І што вы будзеце рабіць, камсамольцы? — ціха, з нейкай трывогай запытала маці.

— Як што? Будаваць новае жыццё. Я яшчэ і вучыцца пайду. Вячэрня школа ў вёсцы хутка адчыніцца.

Маці больш нічога не гаварыла, толькі ківала галавой, гледзячы на дачку, і думала аб тым, што мінулае адышло ў нябыт.

Бацькі Ані аднымі з першых у вёсцы ўступілі ў калгас. Ва-

семнаццацігадовая Аня днём даглядала і даіла кароў, а ўвечары ішла ў пачатковую школу, вучылася чытаць, пісаць.

Бурныя, незабыўныя дні перажывала тады вёска. Калектывізацыя, барацьба з кулацтвам, ліквідацыя непісьменнасці — усё гэта тым ці іншым чынам датычыла кожнага. Асабліва актыўна ўдзельнічала ва ўсіх спраўах моладзь.

У 1935 годзе Аня Рыбчык скончыла вячэрняе аддзяленне пачатковай школы. Працавала на палявых работах. Тады на калгасных гонях хадзілі ўжо трактары. Калгас вёскі Новая Гайна абслугоўвалі mechanізатары Янушкавіцкай МТС. Тэхніка сюды прыбывала, а вось кадраў не хапала. Аня ведала, што на трактарах працуць не толькі хлопцы, але і дзяўчата, і ўпотай марыла таксама сесцы за руль трактара. Але як трапіць на вучобу?

Аднаго разу на камсамольскім сходзе абміяркоўвалася пытанне: каго паслаць на курс

сы ў Янушкавіцкую МТС па падрыхтоўцы трактарыстаў.

— Пашліце мяне, — папрасіла Аня.

Усе паглядзелі на невысокую чарнявую дзяўчыну, нібы ўпершыню ўбачылі яе, а нехта пажартаваў:

— Глядзі, каб не плакала пасля, бо «сталёвы конь» наравісты.

— Не заплачу, — адказала Аня.

Зімой 1936 года яна ўжо вучылася на трохмесячных курсах пры Янушкавіцкай МТС. Нялёгка было авалодваць сакрэтамі складанай машины, маючы за плячыма толькі пачатковую адукцыю. Але вучылася настойліва, калі што было незразумелым, памагалі сябры або выкладчыкі.

Вясна 1939 года запомнілася Ані на ўсё жыццё. Яна ўпершыню самастойна села на трактар «ХТЗ». Давялося працаваць на палетках роднага калгаса. Цэлы дзень круг за кругам рабіла па шырокім загоне, роўна кладучы скібы на брынляй, разагрэтай красавіцкім сонцам зямлі.

Дзень хіліўся к вечару. Аня ўжо ўзарала норму, але ёй вельмі хацелася перавыканіць заданне, узараць усесь загон. І яна працягвала работу. На апошнім крузе не агледзелася, як апынулася ў залітай веснавымі водамі лагчыне. Колы трактара закруціліся на месцы.

Яна давабіла газу і павярнула руль у другі бок. Але колы трактара не зрушылі з месца, а толькі падаліся глыбей у зямлю.

Апусціўшы галаву, вярталася дзяўчына ў вёску. Вельмі хацелася не гаварыць нікому, што яе трактар заграз на полі. Але што зробіш, адной не выцягнунцы. Зайшла да брыгадзіра трактарнай брыгады. Але той ці то ўсур'ёз, ці то жартам сказаў:

— Сама загразла, сама і выязджай.

Ані здалося, нібы ёй за каўнер лінулі сцюдзёнай вады. За ўсю ноч не заснула ні на хвіліну. А ледзь толькі развіднела, яна ўжо была ля трактара. Хутка на дапамогу прыехалі на конях калгаснікі. Трактар удалося выцягнунцы з гразі. І зноў да позняга вечара працавала Аня на сваім «сталёвым кані», рыхтуючы глебу пад веснавую сяубу, зноў на калгасным палетку роўна клаліся барозны, зноў у паветры не сціхала аднастайная песня матора.

На другі год Анию ўжо лічылі ў МТС вопытнай трактарысткай. Пераязджаючы з калгаса ў калгас, яна працавала на самых разнастайных работах.

Вялікая Айчынная вайна парушыла мірную працу нашага народа. Не спяваў больш сваёй песні трактар Ані Рыбчык. Яна

загнала яго ў калгасны паднавес, зняла самыя важныя дэталі і вузлы, надзейна схавала на сваёй сядзібе. І хоць фашысты прымушалі трактарыстку разам з іншымі механізатарамі рамантаваць тэхніку ў МТС, яна толькі рабіла выгляд, што займаецца справай, а ў душы верыла, што хутка зноў сядзе на трактар, каб узімаць скібы на парослых пустазеллем калгасных палетках.

І гэты час настаў. Летам 1944 года Савецкая Армія вызваліла Лагойшчыну. У Новай Гайне адразу ж быў адноўлен калгас, зноў пачала дзейнічаць Янушкавіцкая МТС. У ліку тых, хто першым прыйшоў працаўца сюды, была і Ганна Рыбчык. Намаганнямі механізатаў удалося пусціць у ход тры трактары, у тым ліку і старэнькі «ХТЗ» — яго дэталі Ганна хавала на працягу чатырох гадоў гітлераўскай навалы.

Міналі гады. У многіх калгасах давялося працаваць трактарысты: уздымала зябліва, рыхтавала глебу да сяубы, маляціла зборожжа. Тады трактарамі прыводзілі ў рух малатарні. Нялёгка было: запасных частак няма, а «сталёвы конь» часта патрабаваў рамонту. Вялікі вопыт, добрае веданне тэхнікі дамагалі Ганне «выціскаць» з трактара ўсё, што было можна.

У адну з пасляваенных зімаў Ганна Рыбчык, малоцячы збажыну ў вёсцы Рацкавічы, злаўмала правую руку. Усе думалі: канец работе, трактар будзе стаяць. А Ганна праз два дні прыйшла з загісанай рукой на ток, і зноў загудзеў матор, зашумела малатарня.

Калі тэхніка была перададзена саўгасам і калгасам, Ганна Рыбчык перайшла працаваць у саўгас «Гайна», засталася верна сваёй нялёгкай прафесіі. Нават у пажылым узросце працавала на трактары, перавыконвала заданні, ішла ў авангاردзе спаборніцтва.

За выдатную працу Ганну Іосіфаўну не раз узнагароджвалі граматамі, дыпломамі, прэміямі, яна была ўдзельніцай Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі, людзі выбіралі яе дэпутатам у Вярхоўны Савет БССР. А ў 1960 годзе Г. І. Рыбчык атрымала самую высокую ўзнагароду Радзімы — орден Леніна.

...Напярэдадні 50-годдзя Савецкай Беларусі хлебаробы саўгаса «Гайна» праводзілі Ганну Іосіфаўну Рыбчык на пенсію. Шмат было цёплых слоў, шмат пажаданняў аб спакойным адпачынку. А Ганна Іосіфаўна сказала на гэта:

— Пагляджу, як будзе адпачывацца, але загадзя адчуваю, што вясной, калі паклічаце, зноў сяду на трактар.

I. СІНЯЎКА

Саўгас «Гайна»,  
Лагойскі раён.



Імя Героя Сацыялістичнай Працы Аляксандры Кірылаўны Балабавай, ільнавода калгаса імя Леніна Горацкага раёна, вядома ўсёй Магілёўшчыне. Звязна Аляксандры Кірылаўны штогод атрымлівае па 8—10 цэнтнераў ільнавалакна і столькі ж семя з кожнага гентара. Хлебаробы раёна выбрали А. К. Балабаву дэлегатам на Рэспубліканскі з'езд калгаснікаў. Фота М. Жалудовіча. (БЕЛТА).



## ВОЛЬГА ГОБЗЕВА

Вольга Гобзева ў ролі Наталлі Аляксандраўны ў фільме «Стары дом».

Напэўна, рана вызначыцца ў жыцці, у мастацтве чалавеку памагае ўсё-такі не выпадак. Хоць сам факт заўсёды выглядае выпадковым — асабліва ў кіно. Хтось-ци ўбачыў, спадабалася, запрасіў здымачца, і адразу стала ясна, што чалавек народжаны для гэтай ролі.

Мусіць, праста прынята так гаварыць: «Шчаслівы выпадак». А на самай справе чалавек заслужыў, каб яго заўважылі. І не трэба быць інструментам асабліва вы-

сокай чуласці або валодаць найвышэйшай інтуіцыяй для адкрыцця таленту. Холіць і звычайнага зроку. У гэтым пераконвае творчы лёс маладой актрысы Вольгі Гобзевай.

1956 год. Шасцілітніца Вольга Гобзева на конкурсе чытачоў заваявала першы прыз і дыплом за таленавітае выкананне апавядання А. П. Чэхава. А на адным са штогодніх фестываляў ва Усесаюзным дзяржаўным інстытуце кінематографіі за выкананне ролі Аньюты ў аднайменным спектаклі яна была зноў узнагароджана дыпломам і прызам, але ўжо за акцёрскае майстэрства.

У яе Аньоце былі і высакароднасць, і чыстата, і даверлівасць — і таму ў гэтай работе ўзнікла чэхаўская тэма зняванай прыгажосці.

Яшчэ больш упэўнена гэтая тэма прагучэла ў фільме «Гэй, хто-небудзь!», пастаўленым на «Масфільме» па наведзе Ульяма Сарайна маладымі рэжысёрамі А. Смірновым і Б. Яшыным.

Цікава, што любімай работай Вольгі Гобзевай стаў эпізод у фільме Марлена Хуцьея «Мне дваццаць год». На першы погляд, яна іграла сябе — ёй да апошніх дробязей паводзін, прычоскі, сукенкі была знаёма мілая маскоўская дзяўчынка, якую прывялі ў шумную кампанію ці то з выстаўкі моднага мастака, ці то з прэм'еры нашумеўшага фільма. І ў той жа час яна іграла зусім іншага чалавека — у яе, Вольгі, па ўласнаму прызнанню, не хапіла б мужнасці даць аплявуху разбэзчаному нахабніку. Цэлы месяц здымалася гэты кароткі эпізод — цэлы месяц Вольга была ўдзельніцай вялікага, дружнага творчага калектыву. Да гэтага часу яна з задавальненнем успамінае гэтую маленькую ролю і неахвотна гаворыць пра іншую — галоўную — у фільме «Калі адлятаюць буслы».

Вось яшчэ адна невялікая роля — Даша, сяброўка Міхаіла Бакуніна, у карціне «Год, як жыццё». Гэта радасная чыстая дзяўчына з простай патрыярхальнай сям'і, што апынулася на перакрыжаванні дарог, якімі ішлі ў саракавых гадах мінлага стагоддзя рускія эмігранты. Яна надзвычайная хоць бы адным тым, што сутракалаася і гаварыла з Марксам.

Потым кінаглядач убачыў Вольгу Гобзеву ў эпізодах фільма «Крыллі», у кінекамедыі «Прыгоды зубнога ўрача». У кінакарціне «Не самы ўдалы дзень» маладая актрыса сыграла сяброўку Мікіты Аню. У гэтай ролі яна здолела перадаць чыстоту думак, вялікае пачуцце, унутраную стрыманасць свайго героя.

Цяпер Вольга Гобзева заканчвае здымак ў кінекарціне «Стары дом», якую ставіць рэжысёр Б. Бунеев на Маскоўскай кінастудыі імя М. Горкага па сцэнарыю І. Альшанскаага і Н. Рудневай. Гэта першая частка дылогіі аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці А. I. Герцэна. Фільм будзе на рамане «Былое і думы», на дзённіках, пісьмах і іншых дакументах вялікага рускага рэвалюцыянер-дэмаграта, пісьменніка, філосафа. Маладая актрыса выконвае тут ролю Наталлі Аляксандраўны — жонкі і саратніцы Герцэна. — Працую я з вялікім задавальненнем, — расказвае яна. — Кожны здымачны дзень прыносіць радасць адкрыцця новых рыс у характары маёй герайні — жанчыны чароўнай, мэтанакіраванай, сапраўднай патрыёткі Расіі.



Васіліна Васільеўна Аксеева сярод моладзі.

## ПАРТЫЗАНКА ВАСІЛІНА

Кожную раніцу праз прахадную пінскай трывогай фабрыкі імя Н. К. Крупской ідзе невысокага росту жанчына, брыгадзір пашывачнага ўчастка Васіліна Васільеўна Аксеева. На прадпрыемстве яе ведаюць як чулага і душэўнага чалавека, добрага работніка, але мала хто чуў пра яе баявую маладосць.

\* \* \*

Гэта была апошняя экзаменацыйная сесія студэнт-кі-завочніцы Беланоўскай. Яна прыехала ў Мінск, сустрэлася на вакзале з бацькам, які працеваў тут на адной з будоўляў. Увечары сходзілі ў тэатр. Настрой быў радасны, прыўзняты. І здавалася, нішто не пагражае бядою... А назаўтра яна пачула гэтае слова: «война»...

— Вяртайся дадому, дачушка,—сказаў Васіль Андрэевіч.— Не час цяпер думачь пра экзамены.

Са спадарожнай машынай дабралася да роднай вёскі. Многія аднавяскоўцы ўжо былі прызваны ў армію.

Праз некалькі дзён тут ужо былі фашисты. Лавілі па дварах курэй сабе на абед. Рабавалі, здзекваліся з людзей. А калі паехалі далей, у вёсцы з'явіліся некалькі чырвонаармейцаў, якія выбіраліся з акружэння. Тут яны і асели. Некаторыя выходзілі малаци ў жыту разам з усімі. Аднаму з іх прыглянулася семнаццацігадовая Васіліна. Адвёўшы яе ўбок, ён шэптом павёў з ёй размову:

— Васіліна, я ведаю, што ты камсамолка, працеваў піянэрважатай. Хачу пагаварыць з тобой пра важную справу. З кім нам звязацца, каб арганізаваць партызанскі атрад?

Уначы дзяяўчыну мучыла бяссонніца, закрадваўся недавер да гэтага чалавека. Трэба сказаць бацьку! Ён жа стары камуніст.

Уважліва выслушаўшы дачку, Васіль Андрэевіч сказаў:

— Запрасі яго ўвечары да нас. Пагамонім...

Праз некаторы час прышэльцы непрыкметна зніклі. Не стала ў вёсцы і старшыні калгаса Аляксандра Аляксандравіча Вардомскага. Падрабязнасці гэтага таямнічага знікнення ведалі толькі Беланоўскія і яшчэ два-тры аднавяскоўцы. Ім было вядома, што група савецкіх байцоў і камандзіраў, якія апынуліся ў тыле ворага, арганізавалі партызанскі атрад «Мецівец». А зімою таго ж года ў радах «Меціўца» налічвалася некалькі дзесяткаў чалавек. І сярод першых у спісе атрада былі камсамолкі Васіліна Беланоўская і яе школьнага сяброўка Ніна Зінкевіч, якая працуе цяпер у Пінску выхавацельніцай дзіцячага сада.

\* \* \*

Ёсць у Дабрынёве высокі ўзгорак, подых вясны адчуваецца тут раней, чым дзе-небудзь. Пяціканцовая зорка абеліска ўспівае промні сонца на гэтую пядзю зямлі. Мусіць, таму і расцвітаюць тут вельмі рана веснавыя кветкі.

Да падножжа ўзгорка амаль штодня прыходзяць дзеци, дарослыя. Прыйдзяць, каб ушанаваць памяць герояў, якія аддалі жыццё дзеля іх шчасця і свабоды. Тут пахаваны жыхары вёскі Дабрынёва, якую спалілі фашисты. Тут ляжаць бацька, брат і сястра Васіліны Васільеўны. Цудам выратаваліся малодшы брат Мікалай і маці. Бываючы ў Дабрынёве, Васіліна Васільеўна перш-наперш наведвае брацкую магілу, кладзе кветкі. А ў памяці зноў і зноў паўстаюць тыя далёкія партызанскія дні і ночы.

Вось яна, па пашпарту Валянціна Сцяпанавна Стрыга, едзе ў Мінск. У гітлераўскай сталовай працуе сястра начальніка разведкі атрада Уладзіміра Бандарчука. Тут Васіліна атрымлівае важныя звесткі аб перасоўванні варожых войск. Прывозіць яна Ані Бандарчук і «сюрпризы» для фашистаў—узрыўчатку.

...Глыбокая восень 1943 года. Пяцёра мужчын і адна дзяяўчына асцярожна прабіраюцца да чыгункі паміж Стайдзікам і Негарэлым. Здалёк чуваць перастук колаў. Спрытна закладваецца пад палатно ўзрыўчатка. Ледзь толькі падрыўнікі наблізіліся да лесу, як гримнуў аглушальны выбух. Неўзабаве пачуўся брэх сабак. І ўсё бліжэй і бліжэй...

Карнікі ішлі па слядах партызан. Добра, што напаткаліся сажалка. Больш дзвюх гадзін праляжалі ў вадзе падрыўнікі. Назаўтра Васіліна захварэла: запаленне лёгкіх.

\* \* \*

...Штогод 14 ліпеня Пінск святкуе дзень свайго вызвалення. У Васіліны Васільеўны Аксеевай гэта славутая дата супадае яшчэ з адной падзеяй. Дваццаць пяць гадоў назад яна ў гэты дзень была ў Мінску і прымаля ўдзел у парадзе беларускіх партызан. Ужо тады на яе грудзях красаваліся ордэн баявога Чырвонага Сцяга, медалі «За адвагу», «Партызану Вялікай Айчыннай вайны». У мірны час да ўзнагарод прыбаўліся яшчэ медаль мацярынства (яна маці пяціх дзяцей), медалі з выпадку дваццацігоддзя з Дня Перамогі над гітлераўскай Германіяй...

Я іду па вуліцы Кіеўскай. У самым крайнім доміку гарыць агенчык. Напэўна, зноў Вячаслав, Яўгений і Наташа ўселіся вакол маці і просіць яе:

— Мама, раскажы яшчэ пра вайну.

А расказаць ёй ёсць пра што...

С. ЛІТВІНЧУК

# РАДНЕЙ

## ЗА РОДНЫХ

Праглядаючы неяк газетную падшыўку пятнаццацігадовай даўнасці, я напаткаў такое паведамленне: «Сялянка вёскі Ліхасельцы Вера Бычок узяла на выхаванне чацвёра дзяцей-сирот. Маці іх памерла ў 1941 годзе, а бацька не вярнуўся з вайны. Усе сілы і здароўе аддае жанчына на тое, каб выхаваць з іх сапраўдных грамадзян краіны сацыялізма».

З таго часу прайшло нямала гадоў. Цікава: які лёс Веры і яе дзяцей? Вырашыў: трэба з'ездзіць у Ліхасельцы.

— І ты думаеш, што яна не аддала іх у дзіцячы дом? — гаварылі мне некаторыя людзі.

Гэтая слова не ахаладзілі майго запалу, толькі прымусілі задумашца. Вядома, на такі учынак здольны чалавек высокай свядомасці, вялікай маральнастайкасці. Я заўсёды верыў і веру, што такія людзі ў нас ёсць.

...Каму даводзілася ехаць са Свіслачы ў вёску Раманаўцы, той, напэўна, заўважыў за Ліхасельцамі прыгожую вішневую алею, якая вядзе да новых дамоў урочышча Ашыўкі. Ездеш гэтай алеяй і думаеш, што жывуць тут добрыя людзі, калі пасадзілі яны саджанцы са свайго саду, каб іх пладамі карысталіся ўсе, хто тут пройдзе.

Тут, на працы, я і сустрэў Веру Аляксандраўну.

...Восіп — бацька Валі, Зіны, Жэні і Алёшкі — загінуў у першы дзень вайны. Калі Вера Аляксандраўна даведалася пра гэта, яна абняла ўсіх чатырох і сказала:

— Дзеци. Цяпер вы дзеци мае...

Вера Аляксандраўна нават і не падумала аддаць на выхаванне аднаго-двух дзяцей, каб аблегчыць сваё жыццё.

Ёй было дзвеццяць гадоў, і яна не толькі касіла, але і арала, сеяла, убірала і малаціла збожжа. Яна была гаспадыня вялікай сям'і. І ніколі не выходзілі ў яе з галавы думкі пра будуче дзяцей. Ёй хадзелася навучыць іх дабраце і працавітасці.

Трэба было пасылаць дзяцей у школу. І яна купляла кніжкі, сшыткі, алоўкі, раздавалася разам з імі іх першым послехам, перажывала «двойкі».

Дзеци ёсць дзеци. І ёй давялося зведаць горыч і боль незаслужаных крыўд. Але яна спадзявалася, што калі яны вырастуць, то ўсё зразумеюць, ўсё ацэняюць.

Да яе сваталіся. Але тыя, хто не суправаць быў бачыць яе сваёй жонкай, не хацелі выхоўваць чужых дзяцей. А яна не магла кінуць іх...

Але Вера Аляксандраўна не адзінкая. Кожны год у час водпуску да яе прыязджае Аляксей, афіцэр Савецкай Арміі. Дзяўчата зусім дарослыя, выйшлі замуж, але і яны не забываюць названую маці, якая стала для іх радней за родную.

Ул. МАЛАШКЕВІЧ

Калгас імя Кастуся Каліноўскага.  
Свіслачскі раён.



Кадр з кінафільма «Калі я быў маленькім».

Хлопчыкі 1923 года нараджэння. Салдаты мая 1941 года. Хто з іх можа забыць выпускны школьні вечар, апошнюю мірную вясну і ап'яненія пах акацыі? Ласкавы позірк маці на пероне вакзала і пранікненія слова: «Сынок, будзь разумны, беражы сябе!» Хто з іх можа забыць свой першы бой, доўгую кулямётную чаргу, якая разбівае цішыню, забітага сябра, што ляжыць побач у акопе, і імкліва бягучы час — мінuta за гадзіну, дзень за год, год за паўжыцця?..

Гэтым славутым хлопчыкам дваццаць трэцяга года нараджэння, іх мужнасці і перажыткам выпрабаванням, якія выпалі на долю іх пакалення, велізарнаму чалавечаму подзвігу салдат у шэрхах шынялях і прысвечана новая грузінская мастацкая кінааповесць «Ну і моладзь», паставленая рэжысёрам Рэзо Чхеідзе на кінастудыі «Грузіяфільм» па сцэнарлю Сулюко Жгенці.

Галоўная заслуга аўтараў кінастужні заключаецца ў tym, што, ствараючы «калентыўны партрэт» савецкай моладзі саракавых гадоў, яны здолелі працягнуць нябачныя ніцы ў нашы дні, сцвярджаючы сваім фільмам пераемнасць высокіх ідэалаў і высокіх традыцый.

У галоўных ролях здымаліся Лейла Кіпіяні, Кахи Карыдзе, Гога Ламія, Тамаз Талара, Нугзар Багратыён, Міха Бараташвілі.

Пра выдатную савецкую балерыну Маю Плісецкую напісана нямала. Яе творчасці прысвечаны манаграфіі, альбомы, літаратурныя заметні. Не абыдзена яна і ўвагай кінематографістай.

І вось цяпер на суд гледачоў перадаеца новая каліяровая шыроказіранная кінакарціна «Балетная сюїта», паставлена рэжысёрам Вадзімам Дзэрбянёвым на кінастудыі «Масфільм».

Апрача Mai Плісецкай, у карціне здымаліся салісты балета Вялікага тэатра Мікалай Фадзеечай, Наталля Касатніна, Сяргей Радчанка.

Цікава, што ў фільме не гучыць ніводнага слова... Рэжысёр бачыў «Балетную сюїту» як сінтэз музыки, танца, каліяровага жывапісу.

\* \* \*


Выпускаецца на экраны рэспублікі і новая літоўская мастацкая кінастужніца «Калі я быў маленькім». Аўтары сцэнарыя — I. Мерас і A. Арамінас.

— Наш фільм, — гаворыць рэжысёр-пастаноўчык Аллірдас Арамінас, — хутчэй за ўсё, пра першае қаханне, пра першае чистае пачуццё. Яно прыходзіць да людзей маладых, якія жывуць высакароднымі ідэаламі. Адкуль жа ў такім выпадку размовы пра цынізм, часам нават разбэзчанасць некаторай часткі нашай моладзі? А калі сярод юнакоў і дзяўчат ёсьць цынікі, то хто вінаваты ў гэтым? Іх першыя самастойныя крокі ў жыцці — гэта, як правіла, першыя сутыкненні са «светам дарослых». І ад нас, старэйшых, залежыць, каб маскацынізму, якую маладыя часам надзяяюць пасля першых няўдач і памылак, не стала іх тварам, іх сутнасцю. Да гэтага і заклікае карціна.



Кадр з кінафільма «Засада».

Кадр з кінафільма «Ну і моладзь».



# КОЖНАЕ ДЗІЦЯ— АСОБА



На здымку, які зрабіў фотанарэспандэнт БелТА М. Жалудовіч, дзве заслужаныя настаўніцы БССР Таццяна Андрэеўна Хальпукова (злева) і Елізавета Мікалаеўна Казлоўская. Больш 50 год самаадданай працы аддалі яны выхаванню маладога пакалення. Іх заслугі адзначаны высокай уз нагородай — орденам Леніна.

Калі вы хочаце навучыць дзіця добрым паводзінам, то навучанне такім словам, як «добрая дзень» або «дзякую», не павінна быць першым крокам, а толькі апошнім. Галоўнае — гэта навучыць яго любіць людзей. Калі вам гэта не ўдастца, вы не здолеце прывіць яму нават добрая манеры. Іншай важнай умовай з'яўляецца любчая сям'я, члены якой уважлівый адзін да аднаго. У гэтым выпадку дзіця паглынае дабрату, як губка. Яно пачне гаварыць «дзякую» таму, што іншыя ў сям'і гавораць так, і яно будзе гаварыць гэта ад усяго сэрца.

Многія людзі не разумеюць, колькі можа зрабіць добрая школа для развіцця карысных і шчаслівых грамадзян! Яны не разумеюць значэння працоўнага выхавання і пазакласнай праці. Добрая школа, якая ўмее захапіць дзіця, даць яму адчуць, што яно карысны і паважаны член калектыву, значна скарачае лік бездакнозных людзей. Выпускнікі такой школы вырастаюць людзьмі, вартымі павагі, добрымі працаўнікамі і шчаслівымі ў асабістым жыцці.

Пакаранне не павінна быць галоўным элементам дысцыпліны, а толькі энергічным напамінкам. Есць шмат дзяцей, якіх часта караюць, але тыя працягваюць дрэнна сябе паводзіць. Галоўная крэйніца дысцыпліны — гэта любчая сям'я. Калі любіць вас — і вы навучыцесь любіць у адказ.

Бацькі не павінны адносіцца абыякава да маральнага ўзроўню хніг, кіно і тэлеперадач, якія чытае або бачыць іх дзіця.

Любіце ваша дзіця і радуйцесь яму такім, якое яно ёсць, каб яно адчувала гэту любоў, і забудзьце пра яго недахопы. Я даю вам гэту параду не з сэнтиментальных пабуджэнняў, а з чиста практычнага пункту гледжання.

Дзіця, якога цэнтру танім, якое яно ёсць, нават калі яно маўклівае, няўлюднае, марудлівае, будзе расці з верай у сябе, шчаслівым. Духоўна яно будзе падрыхтавана да таго, каб праявіць свае здольнасці і выкарыстаць іх у спрыяльныя моманты жыцця. Яно будзе лёгка пераносіць усялякія нягody. Але дзіця, у здольнасцях якога бацькі заўсёды сумніваліся, якое ўвесь час адчувала, што яно не такое, як усе, будзе расці без веры ў самога сябе. Яно ніколі не здолеет поўнасцю праявіць свае разумовыя здольнасці, сваё ўменне.

Калі дзіця не падрыхтавана з дзяцінства фізічна або маральна да жыцця, то з узростам гэты комплекс непаўнацэннасці павялічыцца шматразова.

Доктар Бенджамін СПОК  
(пераклад з англійскай мовы).

## НЕЎРОЗ СЭРЦА

— Што такое неўроз сэрца? Ці вылечваецца ён? — пытае тав. С. з Добруші.

Сардэчна - сасудзісты неўроз — даволі распаўсюджанае захворванне. Часам яно працяўляецца як самастойнае, але часцей суправаджаецца і іншымі неўрозамі ўнутраных органаў. Сустракаецца найчасцей у жанчын. Узнікненне яго звязаны з фактарамі нервова-псіхічнага парадку — моцнымі перажываннямі, страхам, сплюхам, псіхічным перанапружжаннем і ператамленнем, бяссонніцай. Значную ролю ва ўзнікненні сардэчных неўрозаў адуводзяць парушэнню функцый залоз унутранай сакрэцыі, у тым ліку і палавых (гэтым, відочна, тлумачыцца і тое, што ён часцей сустракаецца ў жанчын). Маюць значэнне і тытуны (нават знаходжанне ў пакоі, дзе кураць), ужыванне моцных чаю і кавы.

У лячэнні (апрача медыка-

ментай, якія можа назначыць толькі ўрач, што абследаваў хворага) асноўным з'яўляецца правільны рэжым — чаргаванне работы і адпачынку, рацыянальны адпачынак, абавязковая (падкрэслівем — абавязковая!) заняткі фізкультурай хоць бы ў выглядзе зарадкі, водных працэдуры — абціранне раніцой, штодзённае мыцце ног халоднай вадой перад сном, паўтарагадзінныя — гадзінныя прагулкі пасля вячэры. Вялікае значэнне надаецца санаторнаму лячэнню, але не ў санаторыях для сардэчных хворых, а ў агульнаўмацоўваючых.

Медыкаменты ў лячэнні сардэчнага неўрозу павінны прымацца вельмі асцярожна і не памногу. Асноўнае, яшчэ раз паўтараю, гэта ўмацоўванне ўсяго арганізма.

Урач В. САЛАУХІН

У жыцці жанчыны можна адрозніць 4 перыяды: 1) перыяд палавога паспявання, 2) перыяд палавой спеласці і 4) перыяд згасання.

Адрозненні полу яскрава выяўляюцца ўжо ў дзяцінстве: у схільнасцях, у гульнях. Першыя прыкметы палавога паспявання ў дзяўчынкі выяўляюцца раней, чым у хлопчыку: у сярэдній паласе ва ўзросце 12—14 год, і бачны перш за ўсё ў зменах псіхічнага харектару. У многіх дзяўчынкі наўгледаюцца раздражнільнасць, хуткая змена настрою, няпэўны смутак, пачуццё нездаволенасці, цяга да іншага полу. Дзяўчынка-падлетак за кароткі тэрмін ператвараецца ў стающую дзяўчыну. Агульны выгляд падлетка змяняецца.

З развіццём палавых органаў звязана і развіццё малочных залоз. У 14—15-гадовым

узросце паяўляецца менструація (штомесячнае кровавацінне з маткі, якое працягваецца 3—4 дні). Яна або адразу становіцца рэгулярнай або спыніяецца на некалькі месяцаў, пасля чаго набывае праўильны рытм. Менструальным цыклам называюць фізіялагічны працэс ад першага дня менструацыі да пачатку наступнай. У большасці жанчын ён працягваецца 28 дзён.

Менструація не з'яўляецца мясцовым працэсам. Гэта дзейнасць ўсяго арганізма: адываеца змяненне крываючага ціску, пульса, тэмпературы цела, змяняеца псіхіка жанчыны, узнікае раздражнільнасць, дэпрэсія, лёгкая стамяльнасць. У перыяд менструацыі жанчыне неабходна асабліва старанна сачыць за чыстатай свайго цела, прымаць штодзённыя душ або штодзённа падмывацца, лепш за ўсё ѿплай вадой з

ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ

# АДНОСІНЫ БАЦЬКОЙ ДА АДЗНАК ДЗЯЦЕЙ

Адзнака, якую атрымлівае школьнік, з'яўляецца аб'ектыўным крыйтэрыем яго работы: яго ведаў, адносін да вучэння, стараннасці, уважлівасці на ўроках, уседлівасці або, наадварот, адсутнасці гэтых рэйс.

Адзнака, якую ставіць вучню педагог, часам свядома крыху завышаная, калі школьнік вельмі няўпэўнены ў сабе, адчувае страх, яго трэба падбадзёрыць. Часам яна бывае і крыху заніжаная, калі школьніку заняткі вельмі лёгка даюцца, ён ганарысты, звысоку глядзіць на сваіх таварышаў і трэба навучыць яго старанна працаўца. Інакш кажучы, педагогу даводзіцца з дапамогай адзнакі вырашаць задачу, звязаную з выхаваннем у вучня належных адносін да сваёй школьнай працы. Але многія бацькі пра гэта не думаюць.

Усе дзецы хочуць атрымліваць добрыя адзнакі. Вельмі рэдка бывае, каб вучань быў абыякавы да адзнак. А калі ён гаворыць пра гэта, то на самай справе гэта

толькі знешняя абыякавасць. Але мы сустракаемся і з такімі выпадкамі, калі школьніка цікавіць не новы матэрыял, не той запас ведаў, які адкрывае перад ім невядомыя гарызонты, а толькі сама адзнака. Пачынаецца «пагоня» за адзнакамі, і ў гэтым часта вінаваты бацькі.

Чаму гэта адбываецца? Можна нацэліць дзяцей — і так робяць некаторыя бацькі, якія мала цікавіцца самім працэсам іх вучэння, — на тое, што дзіця абавязкова павінна прынесці добрую адзнаку. Вучань часта гатовы спісаць рашэнне задачы ў таварышаў, ён карыстаецца падказваннем, часам ідзе на ашуканства і адзнаку падроблівае. Калі бацькі сварацца на дзяцей за дрэнныя адзнакі або антыпедагічна заахвочваюць за добрую (плаціць гроши), яны скажаюць адносіны дзяцей да адзнак.

Асноўнае, на што павінны быць накіраваны намаганні дзяцей, — гэта вучыцца, атрымліваць новыя веды, новыя навыкі і ўменні, пашыраць свой кругагляд. І як вынік старанных (або нестараных) адносін да вучэння ўзнікае адпаведная адзнака.

Канешне, бацькоў засмучаюць няудачы дзяцей. Але тут трэба ўстанавіць, у чым корань дрэнных адзнак, чаго ж не хапае ў ведах, ва ўменнях дзіцяці, у яго прыёмах работы. Тады неабходна прыняць належныя меры і разам з дзецьмі змагацца за лепшыя вынікі ў вучэнні.

Разумныя, правільныя адносіны бацькоў да адзнак — залог таго, што дзецы будуць вучыцца дзеля ведаў, а не дзеля адзнак. Добрыя адзнакі прыйдуть тады да іх як заслужаны вынік іх грунтоўнай работы.



Тры плюс адзін.  
Фота А. Кудраўца.

растворам марганцу (да ружовага колеру). Трэба пазбягаць пападання крышталу марганцу на скуру. Палавое жыццё катэгарычна забараняецца. Жанчыне ў гэты перыяд рэкомендуецца пазбягаць цяжкіх фізічных і псіхічных нагрузак.

У 18-гадовым узросце жанчына дасягае палавой спеласці, але гэта не азначае неабходнасці ўступлення яе ў шлюб. Ранні пачатак палавога жыцця, перш чым настане палавая спеласць, надзвычай шкодна адбываецца на фарміраванні жаночага арганізма.

У перыяд палавой спеласці жанчына можа стаць маці. Гэты перыяд працягваецца ў сярэднім 30 год і заканчваецца ў 45—48 год. Затым наступае згасанне палавых органаў. Але гэтamu папярэднічае пераходны, так званы клімактэрыйчны перыяд — клімакс. Гэта перыяд перабудовы арганізма ад рос-

квіту, спеласці да ўзроставага спакою палавых органаў. Яго працягласць ад некалькіх месяцаў да 1,5—2 год. Ён супраджаеца расстройствам менструальнага цыклу: месячныя затрымліваюцца на 2—3 месяцы, а пасля праходзяць больш моцна і працяглы. У гэты перыяд жанчыну нярэдка непакояць так званыя «прылівы» — раптоўнае адчуванне гарачыні, якое суправаджаецца пачырваненнем твару, патлівасцю, біццём сэрца. У эмацыянальна-ністайлівых асаб паяўляецца раздражняльнасць, плаксівасць. Усе гэтыя з'явы мінаюць па меры таго як арганізм прыстасоўваецца да ўзроставых змен.

Пры спыненні менструацый арганізм яшчэ не старэе. Жанчына застаецца гарманальна насычанай яшчэ на працягу 6—10 год.

Т. АРЫСТАВА,  
урач-гінеколаг.

## ЦУКРОВЫ ДЫЯБЕТ

Лячэнне цукровага дыябету павінна праводзіцца пад строгім і пастаянным назіраннем спецыяліста-урача. Важнейшае значэнне мае дыэта, але каб назначыць яе, урачу неабходна ў кожным асобным выпадку вывучыць парушэнне абмену рэчывай у арганізме хворага і вызначыць, як чалавек пераносіць тыя ці іншыя прадукты. Так што парыць вам канкрэтна, што можна есці і ў якой колькасці, мы не можам.

Пэўнае значэнне мае ўстанаўленне рэжыму працы і адпачынку, забеспячэнне дастатковага сну, па рэкамендацыі урача — заняткі фізкультурай.

З лякарстваў найгалоўнейшым з'яўляецца інсулін просты ці з запаволеным дзеяннем — пратамін-цынк-інсулін, інсулін-цынк-суспензія, глабін-інсулін. Дазіроўка гэтых прэпаратаў і частата ўвядзення вызначаюцца і кантралююцца спецыялістам-урачом пасля стараннага абследавання.

Назначэнне прэпаратаў, якія п'юць (бутамід, надызан, фенфармін і іншыя), вельмі абмежаванае. Па-першае, яны слабейшыя за інсулін і, па-другое, пабочна дзейнічаюць на арганізм.

Лячэнне інсулінам, хоць гэта і вельмі нязручна (трэба пастаянна рабіць уколы), дазваляе захаваць здароўе і працаздольнасць на дзесяткі год. Сродкаў, якія б вылечвалі цукровы дыябет цалкам, пакуль яшчэ няма.

## ЖАНЧЫНЕ ПРА СЯБЕ

# КУЛІНАРНЯ

## САЛАТА „АКСАЙСКАЯ“



кай саломкай. Заправіць мёдам, алеем і добра перамяшаць.

На 400 г квашанай капусты — 2 яблыкі,  $\frac{1}{2}$  шклянкі журавін, 2 ст. лыжкі мёду, 2 ст. лыжкі алею.

2 ст. лыжкі пшанічной мукі, 1 шклянка вады, 1 яйка, соль, перац.

СНЯЖОК

## ШЫНКА, ЗАПЕЧАННАЯ У ЦЕСЦЕ



## ГАРОДНІНА У ЦЕСЦЕ

Гарбуз нарэзаць вялікімі кавалкамі таўшчынёй 7—8 мм, бульбу і баклажаны — кружочкамі таўшчынёй 1 см. Баклажаны пасыпаць соллю і патрымаць 15—20 мінут.

Нарэзаную гародніну апусціць у цеста і смажыць у моцна нагрэтым тлушчы. Смятану падаць асобна.

На адзін гарбуз — 3—4 баклажаны, 300 г бульбы, 1 шклянка смятаны; на цеста:

Вымачаную і абсушаную салённую шынку пратрыце чистым ручніком і пакладзіце на бляху скурай уніз.

Замясіце цеста з жытнія або пшанічной мукі, раўнамерна пакрыіце ім шынку з усіх бакоў і пастаўце ў печ або духоўку. Праз  $2\frac{1}{2}$ —3 гадзіны шынка гатова (завостраная луцинка лёгка праходзіць праз мяса да касці). Запечаную шынку астудзіце на паветры, здыміце з яе скарынку, нарэжце і падайце на стол з цёртым хрэнам.

Яечныя бялкі астудзіце, а затым збіце, пакуль не павялічыцца ў аб'ёме ў 3—4 разы. Перад заканчэннем збівання паступова дадайце да іх ваніль, цукар. З аркуша шчыльнай паперы зрабіце варонку з дыяметрам унізе 5—12 мм і праз гэтую адтуліну вылівайце гаровую масу невялікімі порцыямі на змазаную маслам бляху. Пячыце ў слаба нагрэтай духоўцы (пры тэмпературе 100—110°).

На 1 шклянку цукровага пяску — 6 яечных бялкоў, 2—4 чайнія лыжкі ванільнага цукру, 2 ст. лыжкі сметанковага масла на змазванне бляхі.

## НАША КАНСУЛЬТАЦЫЯ

Ці праўда, што, згодна з новым Кодэкsem аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР, разведзены муж ці жонка, уступіўши ў новы шлюб, траціць права на атрыманне аліmentau на дзяцей?

Н. РАМІЗАВА, г. Мінск.

Не, гэта не тан. Згодна з артыкулам 80 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР, бацькі ававязаны ўтрымліваць сваіх не-пáналетніх дзяцей і непрацэздольных пáналетніх дзяцей, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Уступленне бацькі ці маці ў другі шлюб не скасоўвае права дзяцей на атрыманне аліментau ад яго ці яе.

Бацькі вызываюцца ад ававязкаў па ўтрыманню дзяцей, калі апошнія ўсыноўлены. У гэтым выпадку ававязкі па ўтрыманні ўсыноўленых ускладаюцца на ўсынавіцеляў (артыкул 125 Кодэкса).

Гэтае пытанне магло, відочна, узінкунуць у сувязі з тым, што артыкул 31 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР прадугледжвае страту мужам ці жонкай права на сваё ўтрыманне (а не на дзяцей). Напрыклад, калі жонка, якая атрымлівала аліменты на сваё ўтрыманне па непрацэздольнасці, уступіць у новы, другі шлюб, яна траціць права на атрыманне аліментau ад ранейшага мужа. Цяпер утрыманне яе ўскладаецца на новага мужа.

### Паважаная рэдакцыя!

У часопісе «Работніца і сялянка» № 9 за 1969 год мы прачыталі артыкул «У інтэрэсах савецкай сям'і». Даруйце нам, але не знайдзецца ніводнай жанчыны, якая падумала б, што гэта ў яе інтэрэсах, калі гэта трактуеца так, як мы зразумелі. У артыкуле напісаны: бацька і маці пасля разводу карыстаюцца рóўнымі правамі ў адносінах сваіх дзяцей. Паўстае пытанне: навошта траўміраваць дзяцей, разлучаць сястру з братам, навошта перадаваць адно дзіця бацьку, якія кінуў сям'ю? Няўко жанчыне мала адной раны — уходу мужа, і трэба адымаць у яе яшча дзяцей?

Просім растлумачыць, ці правільна мы зразумелі сэнс артыкула, сэнс закона.

З павагай

група работніц фабрыкі музычных інструментаў  
г. Маладзечна.

Паважаныя чытачкі! Рэдакцыя часопіса «Работніца і сялянка» і мне, як аўтару артыкула, прыемна было даведацца, што жанчыны вашай фабрыкі з цікавасцю прачыталі артыкул аб новым заканадаўствстве аб шлюбе і сям'і. Шкада толькі, што нам не удалося падрыхтаваць артыкул так, каб яго правільна зразумелі ўсе чытачкі. Па стараемся выправіць гэты недахоп у артыкуле, які прапануем зараз вашай увазе.

Так, паважаныя чытачкі, у сямейных адносінах жанчыны і мужчына маюць аднолькавыя асабістыя і маёмныя права. Гэта грунтуеца на замацаваных Канстытуцыяй СССР і Канстытуцыяй Беларускай ССР рóўных правах жанчыны з мужчынам

Калектыв патачнага цэха гомельскага кандытарскага камбіната «Спартак» нядайна паспяхова асвоіў новае складанае тэхналагічнае аbstаляванне.  
На здымку: начальнік цэха Зінаіда Рыгораўна Шакура. Больш дзесяці год працуе яна на прадпрыемстве. У паспяховай работе цэха ёсьць вялікая доля яе працы.  
Фота Ч. Мезіна. (ВЕЛТА).



ЧАЛАНЫЙ ЗАД

787/1ne

— Жонка, дай 20 рубліў на навагодні падарунак.



— Гэй, кінь жартачкі, ідзі лепш выбі дыван.

Мал. Б. Златонава.

На першай старонцы вокладкі — з Новым годам, з новым шчасцем!

Каляровае фота Ул. Вяхоткі.

На чацвёртай старонцы — карнавальныя касцюмы.

ва ўсіх галінах дзяржаўнага, грамадскага-палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця. З гэтай роўнасці ў сямейных адносінах вынікае і тое, што бацькі карыстаюцца адноўльковымі правамі і нясуць роўныя абавязкі ў адносінах сваіх дзяцей яшчэ і ў тых выпадках, калі шлюб паміж імі скасаваны (артыкул 64 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР).

Аднак гэта не азначае, што суд пры вырашэнні спрэчкі аб дзецах паміж разведзенымі мужамі і жонкамі «трайміруе» дзяцей або «разлучае» іх. Пры разглядзе гэтых спраў суд не звязаны фармальнай правамі таго ці іншага з бацькоў і вырашае спрэчку, зыходзячы ў кожным конкретным выпадку з інтарэсамі дзяцей, умоў іх нармальнага развіцця і выхавання. Пры гэтым улічаюцца і матэрыяльныя ўмовы жыцця, і маральнае заблічча бацькоў, умовы выхавання, прывязанасць да дзіцяці, скільнасць і жаданне самога дзіцяці. Пад увагу прымаецца не адна з гэтых акалічнасцей, а ўсё ў сукупнасці.

У жыцці, вядома, часцей бывае, што суд пакідае на выхаванне дзяцей пры маці. Але судовай практыцы вядомы і іншыя выпадкі: дзеци перадаюцца бацьку, калі гэтага патрабуюць іх інтэрэсы. Гэта і азначае роўнасць правоў бацькоў у адносінах да сваіх дзяцей.

А. ХВАСТОУ,  
кандыдат юрыдычных навук.

Як павінна аплачвацца праца даярак, што працуецца з пастаяннай групай кароў? — пытаюцца даяркі з калгаса «Запаветы Ілыча» Аршанская раёна.

На гэтае пытанне адказвае начальнік арганізацыйна-калгаснага ўпраўлення Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР І. І. Тараканаў.

Параф аплаты працы даярак устанаўлівае праўленне калгаса, зыходзячы з рэкамендаванай тарыфнай стаўні IV разрада сеткі конна-ручных работ (пры ручным даенні кароў) — 2 руб. 53 кап. на дзень. Зыходзячы з гадавога тарыфнага фонду аплаты працы, у залежнасці ад удою малака ад группы замацаваных кароў, вызначаецца расценка за малако або за малако, прыплод, доля.

Праўленне калгаса павінна зацвердзіць пералік абавязкаў даярак і азнаёміць кожнага работніка фермы з правіламі ўнутранага распарадку. Работы, якія не ўваходзяць у абавязкі даярак, але выконваюцца імі па распараджэнню праўлення калгаса, павінны аплачвацца апрача тарыфнага фонду аплаты.

Згодна з рэкамендаций Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР, у абавязкі даяркі ўваходзяць даенне, паенне і нармленне кароў, летам яна ўдзельнічае ў нарыхтоўцы і падвозцы зялёніх кармоў. Даярка чысціць жывёлу, стойлы, кармушки, мые малочную пасуду, сочыць за спраўнасцю замацаванага за ёй інвентару і специялісткі. Своесаў паведамляе загадчыку фермы або брыгадзіру аб неабходнасці пакрыцця, або выпадку захворвання жывёлы, памагае ветработніку праводзіць назначанае ім лячэнне жывёлы.

## ЧАЙНВОРД „БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА“

1					21	31		
5	10	11	16		27		37	
4	6		20	26				
2		12	15		17		32	36
7			19	25	30	35		
13	18						40	
3			24	29	33			
8			14				34	39
			25					

1. П'еса Я. Купалы.
2. Верш Я. Купалы.
3. Аўтар п'есы «Канстанцін Заслонаў».
4. Беларускі празаік, аўтар зборніка апавяданняў «Хлопцы-равеснікі».
5. Твор Я. Маўра.
6. Аўтар аповесці «Жарцы».
7. Аўтар кнігі вершаў «Ад шчырага сэрца».
8. Аўтар зборніка вершаў «Дым жыцця».
9. Апавяданне М. Лынъкова.
10. Беларускі літаратурны часопіс.
11. Персанаж аповесці Я. Коласа «На ростанях».
12. Вершаваны размер.
13. Паэма Р. Сабаленкі.
14. Дзеючая асока п'есы I. Гурскага «Патрыёты».
15. Паэма Я. Коласа.
16. Адноўлькавы пачатак вершаваных радкоў.
17. Сцэнка М. Барэцкага.
18. Аўтар кнігі «Чырвонаармейская вершы».
19. П'еса I. Гурскага.
20. Рака, апетая Я. Купалам.
21. Аўтар кнігі вершаў «Не ўсе лугі пакошаны...».
22. Беларуская паэзія.
23. Беларускі паэт.
24. Раман Р. Мурашкі.
25. Невялікае апавяданне.
26. Паэма А. Куляшова.
27. Аўтар аповесці «Зарыба над лесам» — аб жыцці маладых рабочых Мінскага трактарнага завода.
28. Дзеючая асока п'есы Я. Купалы «Паўлінка».
29. Аўтар паэм «Прыгоды дзеда Міхеда».
30. Паэма П. Труса.
31. Аўтар аповесці «Данута».
32. Беларускі байкапіс.
33. Дзеючая асока апавядання Я. Коласа «Недаступны».
34. Старэйшы беларускі дзіцячы пісьменнік.
35. Аўтар аповесці «Аб тым, чаго не ведаюць вучні».
36. Аўтар зборніка апавяданняў «Наталя».
37. Паэма М. Танка.
38. Аўтар зборніка апавяданняў, фельетонаў і п'ес «Крытычны момант».
39. П'еса К. Чорнага.
40. Аўтар аповесці «Раніца».
41. Стваральнік мастацкага твора.

Калі правільна разгадаць чайнворд, то ў адзначаным гарызантальным радку можна будзе прачытаць прозвішча беларускага паэта, назыву яго аповесці і імя галоўнага героя.

Складі Уладзімір і Ніна АБАБУРКІ

## АДКАЗ НА КРАСВОРД,

змешчаны ў № 11

1. Мімас.
2. Адлер.
3. Ідеал.
4. Тарыт.
5. Балет.
6. Зумер.
7. Кумыс.
8. Табло.
9. Танец.
10. Ігрэн.
11. Ягель.
12. Старт.
13. Артэн.
14. Шырма.
15. Выдра.
16. «Іскра».
17. Асама.
18. Апока.
19. Апорт.
20. Радар.
21. Расна.
22. Галан.
23. Саман.
24. Кніга.
25. «Анчар».
26. Макар.
27. Манга.
28. Ліман.
29. Ліван.
30. Сімаў.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ,  
М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕ-  
ВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар В. І. Аспінека.  
Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.

Журнал «Работніца і крестьянка»  
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 07642. Здадзена ў набор 31.X-69 г. Падпісана да  
друку 26.XI-69 г. Друк. арк. 5.5. Аўт. арк. 7.3.  
Папера 60×90 $\frac{1}{4}$ . Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара,  
аддзела прамысловасці — 6-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі  
і культуры — 6-38-24.

Друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі. Мінск. Цана 15 кап.  
Дадатак — выкрайка. Тыраж 317 728 экз. Зак. 543.



Цена 15 кап.

74995